

Міністэрства адукацыі і науکі Рэспублікі Беларусь  
Нацыянальны інстытут адукацыі

УДК 37.018.1

ЧЭЧАТ Віктар Уладзіміравіч

**ПЕДАГАГІЧНЫЯ АСНОВЫ СЯМЕЙНАГА ВЫХАВАННЯ**

(на матэрыяле сямей Беларусі)

13.00.01 — агульная педагогіка

ДЫСЕРТАЦЫЯ  
на саісканне вучонай ступені  
доктара педагогічных навук  
у выглядзе навуковага даклада

Мінск 1996

## АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Работа выканана ў Нацыянальным інстытуце адукацыі Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь.

Афіцыйныя апаненты:

- доктар педагогічных навук,  
прафесар К.У.Гаўрылавец;
- доктар філасофскіх навук,  
прафесар С.Д.Лапцёнак;
- доктар педагогічных навук,  
прафесар А.П.Сманцар.

Апаніруючая арганізацыя — інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі.

Абарона адбудзеца "7" сакавіка 1995 г. у 14.00 гадзін на пасядженні Савета Д 02.23.01 па абароне дысертациі на саісканне вучонай ступені доктара навук у Нацыянальным інстытуце адукацыі Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь па адресу: 220004, г.Мінск, вул. Каравая зала, п. 302).

З дысертациі у выглядзе навуковага даклада можна азнаёміцца ў бібліятэцы Нацыянальнага інстытута адукацыі Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь.

Дысертация ў выглядзе навуковага даклада разаслана  
"6" лютага 1996 г.

В.а.вучонага сакратара  
Савета па абароне дысертациі  
доктар педагогічных навук

*В.Пархоменка*

У.П.Пархоменка

Актуальнасць тэмы даследавання. У перыяд сацыяльна-эканамічных і грамадскіх пераўтварэнняў узмечненіем ролі сям'і і сямейнага выхавання. У выніку спецыфікі свайго ўздрэяння на дзіця сям'ю нельга замяніць ніякім другім грамадскім інстытутам. Ва ўсе часы яна з'яўлялася вечным агульначалавечым мікраасяроддзем жыццядзейнасці некалькіх пакаленняў людзей, у якім ствараліся спрыяльныя ўмовы для натуральнага выхавання дзяцей. У сям'і пачынаецца сацыялізацыя асобы, ажыццяўляецца перадача дзесяцім назапашанага чалавецтвам вопыту, закладваюцца асновы працоўных навыкаў, грамадзянскіх і маральных прынцыпаў і норм паводзін, праходзіць падрыхтоўка дзяцей да самастойнага сямейнага жыцця.

Глабальныя працэсы XX стагоддзя (навукова-тэхнічны прагрэс, урбанізацыя, індустрыялізацыя, дэмакратызацыя грамадства, рост адукацыйнага ўзроўню людзей, уключэнне жанчын у грамадскую вытворчасць і інш.) аказваюць магутнае ўздзейнне на сям'ю, шлюбна-сямейныя адносіны, сямейнае выхаванне. Сучаснай сям'і, у тым ліку і беларускай, уласцівы рад харэктэрных тыповых тэндэнций: 1) зніжэнне нараджальнасці; 2) нуклеарызацыя сям'і, распаўсюджанне аднадвухдзетнай сям'і, якая не забяспечвае грамадскую патрэбнасць ва ўзнаўленні насельніцтва; 3) складанасці і цяжкасці ў жыцці жанчын, якія спалучаюць сямейныя і прафесійныя функцыі; 4) узрастанне ролі ўнутрысямейнай рэгуляцыі адносін і паводзін у шлюбе і сям'і; 5) рост колькасці разводаў; 6) павелічэнне няпойўных сямей; 7) дэмакрытызацыя адносін паміж мужам і жонкай, бацькамі і дзесяцімі, дзесяцімі.

Нестабільнасць у грамадстве і ў палітыцы, змяненні ў сацыяльнай структуры, крызіс у эканоміцы Беларусі ў 80-пач.90-х гадоў аказаў істотны ўплыў на сям'ю, на выкананне ёю сваіх асноўных функцыяў — рэпрадукцыйнай, эканамічнай, гаспадарча-бытавой, рэкрэатыўнай, камунікатыўнай, рэгулятыўнай і асабліва выхаваўчай. На выхаванне дзяцей у сям'і сталі ўздрэйнічаць самыя разнастайныя з'явы і працэсы: з'яўленне вялікай колькасці сямей, якія знаходзяцца ў бядотным становішчы; рост колькасці дзесяцей-сірот пры жывых бацьках, дзесяцей, якія застаюцца без бацькоўскай апекі, безнадзорных дзесяцей; аблежванне магчымасцей сямей па дагляду за старымі і інвалідамі; паяўленне сіндрому сям'і.

(А.А.Дабровіч, В.Я.Каган, Д.З.Капусцін, А.С.Красоўскі, М.Ц.Кузняцоў, У.П.Пітрышча, Л.І.Санюковіч, А.М.Сізанаў, М.В.Якшэвіч); сямейная педагогіка, выхаванне дзяцей у сям'і, сумесная дзеянасць дзіцячага сада, школы, сям'і і грамадскасці ў выхаванні дзяцей, педагогічная культура бацькоў (У.Ф.Валадзько, А.А.Грымаць, Т.К.Кароткіна, В.Р.Сянько, Я.І.Сярмяжка, І.Ф.Харламаў, В.У.Чэчат); розныя напрамкі і асаблівасці выхавання дзяцей у сям'і: сям'я як асяроддзе для духоўнага развіцця асобы, яе грамадзянскага, патрыятычнага і інтэрнацыянальнага выхавання (Д.І.Вадзінскі, В.В.Мартынава, Л.Я.Ніканава, А.Ц.Растуноў, В.У.Чэчат); маральнае выхаванне і самавыхаванне, адносіны бацькоў і дзяцей, выхаванне ў дзяцей гуманінных пачуццяў (К.У.Гаўрылавец, В.І.Жукоўская, І.І.Казімірская, А.І.Кочатаў, К.І.Моніч, В.І.Няфёдаў, Ю.Ю.Шчэрбань, А.В.Шастаковіч); працоўнае выхаванне дзяцей (С.Ц.Дзямяшка, З.С.Курбыка, А.Я.Точын, І.Д.Чарнышэнка); выхаванне свядомай дысцыпліны, культуры паводзін, этикету, зносін бацькоў і дзяцей (А.Г.Грыгор'ева, Л.М.Дрозд, Л.М.Рожына); здароўе і фізічнае развіццё дзяцей (А.А.Крукава, К.А.Кулінковіч, Н.Ц.Лебедзева); асаблівасці індывідуальнага падыходу да цяжкіх у выхаванні дзяцей (Н.М.Вярцінская, В.Р.Сянько); уплыў на сям'ю сацыяльнага асяроддзя, падрыхтоўка сацыяльных педагогаў для работы з сям'ёй (Н.П.Баранава, Я.Д.Грыгаровіч, А.І.Ляўко, Ж.І.Міцкевіч, А.І.Тасля, І.В.Цімашэнка і інш.).

Даследаванні пералічаных вышэй аўтараў уносяць значны ўклад у распрацоўку праблем сям'і і сямейнага выхавання. Аднак сучасная сацыяльна-еканамічная і палітычнае сітуацыя, якая прывяла да глыбінных змен у сям'ях, у грамадской і індывідуальнай свядомасці бацькоў і дзяцей, працэс дэмакратызацыі і гуманізацыі грамадства, адраджэнне нацыянальнай самасвядомасці людзей патрабуюць удачненні ці змянення традыцыйных поглядаў на праблему сямейнага выхавання, пераасэнсавання яго многіх аспектаў. У гэтай сувязі нельга не заўважыць існуючых у цяперашні час супярэчнасцей паміж:

— асноўнай функцыяй сям'і як натуральнага асяроддзе для выхавання (што працяглы час эфектыўна дзейнічала), захавання і перадачы дзецим матэрыяльных, маральна-духоўных і культурных каштоўнасцей і рэзкім эніжэннем, а часам і поўнай стратай гэтай яе важнейшай функцыі;

— спрадвечна ўнікальной і нічым незаменай функцыяй маці як першавыхавацельніцы дзяцей і дэфармацый гэтай функцыі сярод значайнай катэгорыі сучасных жанчын;

— правам кожнага дзяцяці з моманту нараджэння жыць у сям'і, ведаць абаіх сваіх бацькоў, адчуваць іх пастаянную любоў, клопат падтрымку і абароненасць і ігнараваннем гэтага права з боку дзяржавы, пэўнай часткі бацькоў і мачярок;

— найбагацейшымі традыцыямі, сродкамі, формамі і метадамі сямейнага выхавання, якія назапашаны ў народнай педагогіцы беларусаў, і іх забыццём і стратай у сучасных сем'ях;

— новымі задачамі, зместам і формамі выхавання дзяцей ва ўмовах сям'і, у сумеснай дзеянасці сям'і, дзіцячага сада, школы, службай сям'і і псіхолага-педагагічнай непадрыхтаванасцю бацькоў, асабліва маладых, да ажыццяўлення практэсу сямейнага выхавання, адсутнасцю ў пераважнай большасці іх неабходнай педагогічнай культуры.

Аналіз паслядоўнасці і зместу гэтых супярэчнасцей, недастатковая тэарэтычнае распрацаванасць праблемы сямейнага выхавання ў педагогічным аспекте, яе практичная важнасць, актуальнаясць праблемы выхавання дзяцей у сям'і як пярвічнай і спецыфічнай ячэйцы грамадства далі магчымасць вызначыць тэму даследавання "Педагагічныя асновы сямейнага выхавання (на матэрыяле сямей Беларусі)".

Сувязь работы са значымі навуковымі тэмамі. Даследаванне выконвалася ў рамках чатырох дзяржаўных тэм-заказаў Міністэрства адукацыі і науки, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь: 1) "Шляхі і формы аказання псіхолага-педагагічнай дапамогі сучаснай сям'і"; 2) "Распрацоўка Закона Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзяцяці"; 3) "Тэарэтычныя і метадычныя аспекты функцыянування дзіцячых дамоў сямейнага тыпу"; 4) Праблемы ўзаемадносін бацькоў і прыёмных дзяцей". Даследаванне адлюстроўвае асноўныя прынцыпы, ідэі і палажэнні "Канцепцыі адукацыі і выхавання ў Беларусі" (1993 г.), "Канцепцыі выхавання ў нацыянальнай школе Беларусі" (1993 г.), "Стратегіі рэформавання сістэмы выхавання" (1995 г.).

Мэта і задачы даследавання. Мэтай даследавання з'яўляецца раскрыццё магчымасцей сям'і ў выхаванні дзяцей і аргументаванне задач, зместу, сродкаў і форм сямейнага выхавання ў сучаснай сацыякультурнай сітуацыі ў грамадстве.

### Задачы даследавання:

1. Выявиць сутнасць і асаблівасці сямейнага выхавання, зношнія і ўнутраныя фактары, якія ўпłyваюць на яго ажыццяўленне.
  2. Вызначыць важнейшыя задачы, сродкі і формы выхавання дзяцей ва ўмовах сям'і, спецыфіку выхавання прыёмных дзяцей у дзіцячым доме сямейнага тыпу.
  3. Намеціць шляхі абароненасці дзіцяці як суб'екта сям'і, гуманізациі яго жыццядзеянасці.
  4. Акрэсліць асноўныя тэндэнцыі і шляхі ўдасканалення ўзаемадзеяяння сям'і, дзіцячага сада, школы, дзяржаўных і грамадскіх установ, службай мікрасоцыому ў выхаванні дзяцей.
  5. Распрацаваць і эксперыментальна апрабаваць сродкі і формы павышэння педагогічнай культуры бацькоў.
  6. Падрыхтаваць камплект навукова-метадычнай літаратуры па праблемах сямейнага выхавання для бацькоў і педагогаў.
- Аб'ект даследавання** – працэс выхавання асобы дзіцяці ва ўмовах сям'і.
- Прадмет даследавання** – асаблівасці зместу, формаў, метадаў і сродкаў сямейнага выхавання ў змяніўшыхся ўмовах узаемадзеяяння сям'і і соцыуму на Беларусі.
- Гіпотэза даследавання** заснована на меркаванні аб tym, што сямейнае выхаванне як працэс і рэзультат аблумоўлены: а) прадстаўленнем аб ім як самастойнай педагогічнай з'яве з улікам характеристыстык яго спецыфікі; б) разуменнем таго, што сямейнае выхаванне ўласабляе сабой узаемадзеяянне бацькоў і дзяцей, якое заснована на роднаснай інтывінты-эмаксыянальной блізкасці, любві, клопаце, павазе і абороненасці дзіцяці і якое садзейнічае стварэнню спрыяльных умоў для развіцця і самаразвіцця нацыянальна свядомай, духоўна, маральнай і інтэлектуальнай падрыхтаванай асобы; в) вызначэннем задач, зместу, сродкаў, форм і метадаў сямейнага выхавання на аснове становішча волыту выхавання дзяцей у сучасных беларускіх сям'ях і ў народнай сямейнай педагогіцы беларусаў; г) канструяваннем дзеісных шляхаў і форм выхавання дзяцей ва ўмовах інтэграцыі намаганняў у сістэме "сям'я – дзіцячы сад – школа – дзяржаўныя і грамадскія ўстановы і службы сям'і"; д) узніццем педагогічнай культуры бацькоў і падрыхтоўкай навукова-метадычнага забеспячэння для ажыццяўлення сямейнага выхавання.

**Метадалагічнай асновай** даследавання з'яўліся сістэмна-функциональны падыход, яго палажэнні аб: функцыянаванні суб'ектаў і інстытуаў развіцця чалавека як асобы; спалученні і іерархізацыі яго ўніверсальнай і ролявай жыццядзеянасці; гарманізацыі інтарэсаў асобы і грамадства ў дэмакратычнай дзяржаве і грамадстве, калі выхаванне дзяцей выступае як першачарговы грамадзянскі агульнагуманны клопат аб будучым народа (нацыі), які праяўляецца ў інтэграцыі намаганняў усіх удзельнікаў культурна-адукацыйнай прасторы (установы адукацыі, сям'я, палітычныя партыі, структуры бізнесу і вытворчасці, канфесіі, дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі і аб'яднанні і да т.п.); індывидуалізацыі і дыферэнцыяцыі ў працэсе выхавання дзяцей і падлеткаў. Даныя мэтадалагічныя палажэнні сталі асновай для адбору спецыфічнага навуковага інструментарыя, распрацоўкі і ўдакладнення паняційна-катэгорыяльнага апарату даследавання, канструявання перадумоў, метадаў і прыёмаў тэарэтычнага і эмпірычнага асэнсавання педагогічных асноў сямейнага выхавання і важнейшых тэндэнций яго развіцця ў бліжэйшай перспектыве.

Пры распрацоўцы праблемы даследавання мы абапіраліся таксама на псіхолаг-педагагічныя тэорыі, канцепцыі і палажэнні: псіхалагічныя канцепцыі развіцця асобы (Л.С.Выгоцкі, А.М.Лявонцеў, С.Л.Рубінштейн), педагогічныя канцепцыі выхавання асобы (Н.К.Крупская, А.С.Макаранка, Ж.-Ж.Русо); педагогічныя палажэнні аб асаблівасцях і методыцах выхавання асобы дзіцяці ў сям'і (Ю.П.Азараў, І.В.Грабенінкаў, П.Ф.Капцераў, П.Ф.Лесгафт, В.А.Сухамлінскі, К.Д.Ушынскі, І.Ф.Харламаў); аб вызначальнай ролі сям'і, і перш за ёсё маці, у развіцці і выхаванні дзяцей у самым раннім узросце (Я.А.Каменскі, І.Г.Песталоці, Ж.-Ж.Русо, К.Д.Ушынскі); аб функцыянаванні сям'і як працоўнага і бытавога мікракалектыву, які выхоўвае дзіця працаўніком, патрыётам, чалавекам, што любіць бацькоў, родны дом і край, зямлю і рыхтуе яго практична да выхавання ролі будучага сям'яніна (А.Я.Багдановіч, А.С.Макаранка, В.А.Сухамлінскі); аб дзеіснасці ўплыву бацькоўскіх зносін на маральна-эмаксыянальнае выхаванне дзяцей (І.Г.Песталоці, Л.М.Талстой, К.Д.Ушынскі); аб уздзеянні дзіцяці як суб'екта сям'і на фарміраванне гуманістычных (альtruістычных) пачуццяў і маральнага вобразу жыццядзеянасці бацькоў (А.М.Астрагорскі, А.С.Макаранка);

аб творчым падыходзе бацькоў пры выборы сродкаў, метадаў і прыёмаў выхавання дзяцей і меры іх прымянењня; апераражальны падрыхтоўцы бацькоў і мацярок як выхавацеляў, бесперапынным узбагачэнні іх педагогічнай культуры (П.Ф.Лесгафт, В.А.Сухамлінскі); аб арганічнай сувязі, злучэнні, узаемадапаўненні сямейнага і грамадскага (сямейна-грамадскага) выхавання, насычэнні грамадскага выхавання духам і ўкладам сямейнага выхавання (І.Д.Гарбачэўскі, Н.К.Крупская, М.М.Рубінштайн, С.Т.Шацкі).

**Методы даследавання.** Методыка даследавання گрунтавалася на наступных асноўных прынцыпах: 1) спалучэнне розных метадаў; 2) педагогічная накіраванасць метадаў, г. эн. выкананне імі адначасова функцый дыягнаставання і выхавання; 3) спалучэнне працяглага вывучэння з'яў і перыядычных абследаванняў; 4) вывучэнне з'яў у натуральных умовах сям'і. Для раšэння задач даследавання прымяняліся тэарэтычныя (аналіз, сінтез, абстрагаванне, мадэляванне, канструяванне) і практичныя метады (назіранне, давернія гутаркі, анкетаванне, інтерв'ю, стварэнне спецыяльных сітуацый, экспертына апытванне, вывучэнне творчых работ дзяцей, педагогічны эксперымэнт).

Працэдурай даследавання было прадугледжана ўключэнне вялікай колькасці ўдзельнікаў пры раšэнні двух асноўных груп задач. Першая была накіравана на вывучэнне дзяцей у сям'і і школе, змяненняў у іх паводзінах, адносінах, узроўнях выхаванасці, у способах зносін з дапамогай лангілюднага і кароткатэрміновага назірання (непасрэднага і апасродкованага), абагульнення незалежных харктарыстык, вывучэння вынікаў дзейнасці бацькоў і дзяцей, педагогічных харктарыстык. Другая — звязана з вывучэннем дзейнасці суб'ектаў сямейна-школьнага працэсу выхавання (бацькоў, бацькоў-выхавацеляў дзяцячых дамоў сямейнага тыпу, выхавацеляў дзяцячых садоў, педагогаў школ, прадстаўнікоў грамадскасці) пры дапамозе абагульнення волыту выхавання дзяцей, ацэнкі, вывучэння сямейных рукапісных кніг, дзённікаў, запісаў, альбомаў і школьнай дакументацыі, парашунальнай харктарыстыкі способаў арганізацыі сямейнага і школьнага выхавання.

Вывучэнне і абагульненне станоўчага волыту ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам аўтара на аснове наступных агульных крытэрыяў: актуальнасць і перспектывнасць, адпаведнасць тэндэнцыям грамадскага развіцця; навізна ў пастановы мэты і задач, адборы зместу, выбару

сродкаў і форм арганізацыі працэсу сямейнага выхавання; магчымасці творчага прымянењня волыту другімі бацькамі, бацькамі-выхавацелямі, педагогамі; рацыональнае расходаванне сіл, сродкаў і часу бацькоў і педагогаў для дасягнення станоўчых вынікаў у выхаванні дзяцей. Вывучэнне і абагульненне волыту праходзіла ў чатыры этапы: I. Збіранне фактычнага матэрыялу (пратаколаў назірання, даных апытвання, анкетавання, гутарак, сачыненняў, водзываў, тэкстаў, дакладаў, паведамленняў, выступленняў, пратаколаў калегій Мінадукцыі і навукі, педагогічных саветаў, матэрыялаў бацькоўскіх нарад, сходаў, семінараў, канферэнцый і да т.п.). II. Сістэматызацыя назапашанага матэрыялу, г.зн. абагульненне і ўстанаўлэнне найбольш харктэрных і тыповых фактав і з'яў, якія адлюстроўваюць спецыфіку сямейнага выхавання. III. Апісанне педагогічных з'яў і працэсаў, способаў іх функциянавання. IV. Тэарэтыка-метадалагічны аналіз (выдзяленне вядучых палажэнняў і тэхналогіі іх ажыццяўлення).

**Навуковая навізна атрыманых вынікаў.** З пазіцыі гуманістычнага падыходу да асобы дзіцяці дзеца сучаснай трактоўка сямейнага выхавання; выяўляюцца яго спецыфіка; удакладняюцца асноўныя катэгорыі, якія адносяцца да працэсу сямейнага выхавання (гл. с. 19-22); вызначаюцца права дзіцяці як суб'екта сям'і і педагогічныя функцыі бацькоў па гуманізацыі жыццядзейнасці дзяцей, іх пайнацэнным выхаванні (с. 26-28). З улікам новых сацыяльна-эканамічных умоў грамадства і сям'і дзеца далейшае развіццё задачам і зместу, сродкам, формам і метадам сямейнага выхавання, якое ажыццяўляе падрыхтоўку дзіцяці як свядомага грамадзяніна-патрыёта сваёй Айчыны, сумленнага працаўніка, добраага сём'яніна. Дзеца трактоўка паніція "бацькоўскія зносіны", выдзяляюцца іх асноўныя функцыі (інформацыйна-пазнаваўчая, эмасыянальная, рэгулятывная, карэктровачная) і псіхолага-педагагічныя ўмоў дзейнасці ў маральна-эмасыянальным выхаванні дзяцей (с. 29-31). Усведамляюцца роля традыцый, сродкаў, форм і метадаў выхавання дзяцей ў народнай педагогіцы беларусаў і паказваюцца шляхі іх выкарыстання сям'ёй, школай і сям'ёй з пазіцыі сучаснай сацыякультурнай сітуацыі (с. 32-34). Выяўляюцца важнейшыя тэндэнцыі ў інтэграцыі намаганняў сям'і, дзіцячага сада, школы, дзяржаўных і грамадскіх установ і службаў мікрасоцыуму ў выхаванні дзяцей (с. 37-39). Разглядаюцца асаблівас-

ці выхавання прыёмных дзяцей у дзіцячых дамах сямейнага тыпу (с. 45-48). Развіваюцца сучасныя падыходы да педагогічнай культуры і выхавання бацькоў як афектыўнага шляху павышэння выхаваўчага патэнцыялу сучаснай сям'і, зніжэння і папярэджання негатыўных са-  
цыяльных з'яў у мікрасоцыуме і ў грамадстве (с. 59-60).

Практычная значнасць атрыманых вынікаў даследавання заключа-  
еца ў скарыстанні яго тэарэтыка-метадалагічных вывадаў пры пра-  
вядзенні навукова-даследчай работы па проблемах сямейнага выхава-  
ння; стварэнні раздзеялаў Законаў Рэспублікі Беларусь "Аб адукациі  
у Рэспубліцы Беларусь" і "Аб правах дзяцяці", у якіх вызначаюцца пра-  
вы і абавязкі дзяцяці як суб'екта сям'і, бацькоў і асоб, якія іх замяня-  
юць, акрэсліваюцца задачы, змест і метады іх выхаваўчай дзейнасці;  
пры падрыхтоўцы навукова-метадычнага забеспечэння (праграм для  
занятак у бацькамі ў школах і ва ўстановах сістэмы адукациі, пала-  
жэнняў аб Асацыяцыі прыёмных сямей Беларускага дзіцячага фонду,  
аб дзіцячых дамах сямейнага тыпу, серыі метадычных рэкамендацый і  
даламожнікаў па актуальных проблемах выхавання дзяцей у сям'і). У  
практыцы сямейнага выхавання і вопыце работы ўстаноў сістэмы аду-  
кацыі Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваецца камплект навукова-ме-  
тадычных і навукова-папулярных кніг і даламожнікаў для бацькоў, і  
педагогаў: "Умееем ли мы общаться с детьми?", "Настольная книга  
родителей: Хрестоматия по семейному воспитанию" (адзначаны дыл-  
ломамі II-й ступені на Усесаюзным конкурсе ў Маскве на лепшы твор  
навукова-папулярнай літаратуры для бацькоў), "Воспитание патри-  
отических чувств", "Педагогика для всех", "Патриотическое воспитание  
в семье", "Такая необычная семья", "Педагогіка сямейнага выхава-  
ння".

Сацыяльна-еканамічная значнасць даследавання вызначаеца  
яго накіраванасцю на ўэмакменне выхаваўчай функцыі сучаснай  
беларускай сям'і, падрыхтоўку бацькоў і педагогаў да выхавання  
дзяцей ва ўмовах сям'і, узняцце педагогічнай культуры бацькоў і  
мацярок і разам з тым выхаванасці дзяцей, што прывядзе да зні-  
жэння негатыўных з'яў і працэсаў у сям'і, а значыць, і ў грамадст-  
ве, дазволіць падняць працоўную культуру і якасць працы бацькоў  
і дзяцей, прыклады іх намаганні на зберажэнне і памнажэнне ма-  
тэрыяльных і духоўных каштоўнасцей сям'і як ячейкі грамадства і  
самога грамадства.

#### Асноўныя палажэнні дысертаты, якія выносяцца на абарону:

1. Сутнасць сямейнага выхавання: а) як асаблівай зыходнай фор-  
мы сацыялізацыі і выхавання дзяцей, якая арганічна спалучае аб'ек-  
тыўны ўплыў нацыянальнай культуры, традыцый, звычаяў, нораваў  
народа, сямейна-бытавых ўмоў і працэс узаемадзеяння бацькоў і дзя-  
цей з мэтай іх пайнацэннага развіцця (у шырокім сэнсе слова); б) як  
узаемадзеянне бацькоў з дзецьмі, якое заснавана на род-наснай ін-  
тымна-эмаксыянальнай блізкасці, любві, клопаце, павазе і абароне-  
насці дзяцяці і якое садзейнічае стварэнню спрыяльных ўмоў для раз-  
віцця і самаразвіцця нацыянальна самасвядомай, духоўна, маральна і  
інтэлектуальна падрыхтаванай асобы (у вузкім сэнсе слова — як выхава-  
вайчая дзейнасць бацькоў) і спецыфіка сямейнага выхавання, якая  
заключаеца ў наступных асноўных характеристыстых: магчымасць са-  
дзейнічаць ажыццяўленню непарыўнай сувязі пакаленняў, іх мінулага,  
прошлага, сучаснага і будучага, маральн-духоўнаму адзінству чле-  
наў сям'і як людзей і як прадстаўнікоў грамадства; здольнасць пры  
даламозе ўнікальнага межанізму функцыянування роднасных сувязяў і  
інтынкту фарміраваць у дзяцей маральныя чалавечыя пачуцці да сваіх  
будучых дзяцей, свайго народа, усяго чалавецтва; прысутнасць нату-  
ральнага цяпла і сардэчнасці ў сямейных адносінах і зносінах, што  
стварае спрыяльныя ўмовы для маральн-эмаксыянальнага выхаван-  
ня, набыцця асобай, якая заходзіцца ў стане хуткага росту і станаў-  
лення, цэннага эмаксыянальнага вопыту; непераўзыдзенасць сямей-  
нага выхавання па свайму эмаксыянальному характеру, што садзейні-  
чае задавальненню патрабнасцей асобы ў павазе, прызнанні, сімпа-  
тыі, эмаксыянальной падтрымцы і стабілізацыі, псіхалагічнай абароне;  
у захаванні і ўмацаванні псіхофізічнага, маральнага і духоўнага зда-  
роўя кожнага члена сям'і; бесперапыннасць, працягласць і разнастай-  
насць выхаваўчых узדзяяньняў на дзяцей людзей рознага полу і ўзрос-  
ту, прафесійных інтарэсаў, вартасных арыентаций і жыццёвага вопы-  
ту; магчымасць глыбокага і сістэматычнага выхавання і ўліку індывіду-  
альнасці дзяцяці і выкананне функцый першаснага адкрытага, нефар-  
мальнага і гуманістычнага выхаваўчага працэсу.

2. Фактары, якія ўздзейнічаюць на працэс сямейнага выхавання:  
а) зношнія: палітычныя, сацыяльна-еканамічныя і экалагічныя ўмовы;  
тэхнізацыя і матэрыяльнае спажывальніцтва; змяншэнне колькасці шлю-

бай і павелічэнне разводаў; зніжэнне нараджальнасці дзяцей і павелічэнне смяротнасці дарослага і дзіцячага насельніцтва; пераарыентацыя дзейнасці ўстаноў адукаты, дзяржаўных і грамадскіх устаноў і службаў соцыуму, што скіраваны на сям'ю і сямейнае выхаванне; б) унутраныя: матэрыяльна-бытавыя ўмовы сям'і; структура сям'і і яе колькасны састаў; выкананне бацькамі функцый бацькоўства і мачярынства; духоўныя і маральныя каштоўнасці сям'і; вобраз жывіцця дзейнасці сям'і, яе ўклад, веравызнанне, традыцыі; аўтарытэт і асабісты прыклад бацькоў; культура і стыль зносін бацькоў з дзецьмі; педагогічная культура бацькоў у сістэме агульнай адукаты і культуры; абароненасць жывіцця дзейнасці дзіцяці, у тым ліку прыёмнага, у сям'і (правы жыць з абаймі сваімі бацькамі; падтрымліваць рэгулярныя асабістыя адносіны і прамыя контакты з бацькамі, калі дзіця пражывае асобна ад аднаго або абаіх бацькоў; пазбягаць жорсткага абыходжання — фізічнага, псіхічнага, сексуальнага, ігнаравання дзіцячымі інтарэсамі і патрэбамі; атрымліваць у спадчыну ад бацькоў жылую плошчу і маё масць; мець спрыяльныя ўмовы для свайго паўнага развіцця як умовы выхавання гуманістычнай накіраванасці асобы).

3. Асноўныя актуальныя задачы сямейнага выхавання, якімі з'яўляюцца: 1. Выхаванне свядомага грамадзяніна-патрыёта сваёй Айчыны, што ўсведамляе і ўласабляе ў реалыне жыццё свае права і абавязкі, адносіны да бацькоў, родзічаў, суайчыннікаў і да самога сябе як прадстаўніка свайго народа, нацыі, сувярэннай дзяржавы. 2. Выхаванне сумленнага працаўніка, які праяўляе як мэтанакіраванасць, працаўітасць, прафесійна-дзяловыя якасці, так і адказнасць, сумленнасць, прыстойнасць, клопат не толькі аб сабе, сваёй сям'і, а і аб іншых людзях, сваіх суседзях, суайчынніках. 3. Выхаванне добра гаспадарства, што праяўляе гуманную адносіну да маці, бацькі, старэйшых і малодшых членоў сям'і, лаважліва ставіцца да яе маральных і духоўных каштоўнасцей, традыцый і звычаяў, набывае ў бацькоўскай сям'і навыкі для выхавання сваіх будучых дзяцей.

4. Асноўныя функцыі зносін бацькоў з дзецьмі як эфектыўнага сродку маральнага-эмасыянальнага выхавання, якімі з'яўляюцца: 1) інфармацыйна-пазнаваўчая; 2) эмасыянальная; 3) рэгулятыўная; 4) карэктіровачная і псіхолага-педагагічныя ўмовы дзейнасці бацькоўскіх зносін пры выхаванні падлёткаў: добразычлівасць і добрасардечнасць баць-

коў у адносінах да ўсіх дзяцей у сям'і, улік іх узроставых і індывідуальных асаблівасцей, паглыбленне зместу зносін па меры ўзросту дзяцей, уздзейнне на інтэлектуальную і эмасыянальную сферы сыноў і дачок, захаванне маральнага аўтарытэту і прастыжу бацькоў.

5. Спецыфіка дзейнасці бацькоў-выхавацеляў па маральному выхаванню прыёмных дзяцей у дзіцячых дамах сямейнага тыпу: 1) устанаўленне добразычлівых адносін да ўсіх дзяцей у сям'і; 2) правядзенне работы па маральнага-палаўной асьвеце, адукаты і карэктіроўцы паводзін дзяцей, якія набылі волыт сексуальных скрыўленняў; 3) выхаванне беражлівых адносін да рэчаў і хатніх маё масці; 4) пашырэнне сферы зносін прыёмных дзяцей у сям'і і па-за ёй.

6. Асноўныя тэндэнцыі ў інтэграцыі намаганняў сям'і, дзіцячага сада, школы, устаноў і службаў мікрасоцыуму ў выхаванні дзяцей: 1) стварэнне новых многаварыятыўных відаў і тыпаў устаноў і службаў (дзяржаўных, грамадскіх, прыватных, змешаных, сямейных дзіцячых садоў; дзіцячых устаноў тыпу "дзіцячы сад — школа", "дзіцячы дом — школа — дзіцячы сад"; сацыяльна-педагагічны комплекс, культурна-выхаваўчы цэнтр; тэрыторыяльнае школьнага аб'яднаннага; дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, фондаў, цэнтраў і службаў — сацыяльна-прававой, сацыяльна-педагагічнай, медыка-сацыяльной, сацыяльна-бытавой, сямейнай медыка-псіхолага-педагагічнай, інстытута сацыяльных педагогаў і работнікаў па праблемах сям'і і сямейнага выхавання); 2) паглыбленне з дапамогай спецыялістаў і работнікаў гэтых устаноў і службаў індывідуальнай дапамогі сем'ям і бацькам у выхаванні дзяцей (устанавленне новых партнёрскіх адносін з сям'яй, наўчанне бацькоў выхаванню дзяцей па індывідуальных праграмах, забеспячэнне сацыяльна-эканамічнай, юрыдычнай, псіхалагічнай абароны, аказанне навукова-метадычнай дапамогі розным катэгорыям бацькоў, рэабілітацыя бацькоў і дзяцей, якія аказаліся ў неспрыяльных жыццёвых умовах і экстремальных сітуацыях і інш.).

7. Шляхі і сродкі павышэння педагогічнай культуры бацькоў як дзейнага напрамку ў падняцці выхаваўчага патэнцыялу сям'і: 1) аказанне індывідуальнай практичнай дапамогі бацькам сіламі кваліфікованых спецыялістаў — псіхолагаў, педагогаў, сацыяльных педагогаў і работнікаў, урачоў, псіхатэрапеўтаў, юристоў і інш.; 2) ажыццяўленне дыферэнцыраванага псіхолага-педагагічнага наўчання розных катэго-

рый бацькоў пры дапамоże актыўных форм: індывідуальная і групавая кансультацыі спецыялістай, псіхолага-педагагічнага трэнінгі з бацькамі; што адчуваюць цяжкасці ў адносінах з дзецьмі, аналіз проблемных сямейных ситуаций, дзевяцігадовыя гульны, семінарская і практычныя заняткі, дысліпінг і дыскусіі, прэс-канферэнцыі, "прайграванне" сямейных роляў, семінары-святы для бацькоў-выхавацеляў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу і інш.; 3) падрыхтоўка камплекта навукова-методычнай і навукова-папулярнай літаратуры па сямейнаму выхаванню для розных катэгорый бацькоў і мацяроў, дзядуляў і бабул.

**Асабісты ўклад саіскальніка.** Даследаванне працставаўляе сабой вынік шматгадовай работы саіскальніка над проблемай сямейнага выхавання (1975-1995 гг.). Асабісты ўклад у атрыманні вынікаў даследавання заключаецца ў: а) аналізе філософскай, псіхалагічнай, сацыялагічнай, педагогічнай літаратуры па проблемах выхавання дзяцей у сям'і; б) стварэнні 6 праграм даследавання па проблемах сямейнага і школьнага сямейнага выхавання; в) правядзенні вольнотна-экспериментальнай работы ў якасці выкананіць індывідуальных тэм даследавання: "Маральнае выхаванне дзяцей ва ўмовах НТР" (1975-1980 гг.), "Педагогічныя магчымасці, змест і ўмовы эфектыўных зносян падагогаў і бацькоў з падлёткамі ў працэсе іх маральнага выхавання" (1981-1985 гг.), "Патрыятычнае выхаванне дзяцей у сям'і" (1986-1990 гг.); у якасці навуковага кіраўніка і выкананіць калектыўных тэм даследавання "Фарміраванне актыўнай маральнай пазіцыі вучня" (1986-1988 гг.), "Тэатрэтычныя і метадычныя аспекты функцыянавання дзіцячых дамоў сямейнага тыпу" (1991-1993 гг.), "Шляхі і формы аказання псіхолага-педагагічнай дапамогі сучаснай сям'і" (1993-1995 гг.); у якасці выкананіць калектыўных тэм "Распрацоўка праекта Закона Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзяцяці" (1992 г.), "Стан, перспектывы развіцця сістэмы сацыяльнай абароны дзяцінства і ажыццяўленне паларажэннія Канвенцыі ААН аб правах дзяцяці ў Рэспубліцы Беларусь" (1992 г.), "Проблемы ўзаємаадносін бацькоў і прыёмных дзяцей" (1994-1996 гг.); в) падборы базы даследавання (школ і сямей Беларусі); г) падрыхтоўцы навуковых, экспериментальных і метадычных матэрыялаў для вольнотна-педагагічнай і экспериментальнай работы; д) стварэнні камплекта навукова-методычных дапаможнікаў, праграм, паларажэнняў

і рэкомендаций для бацькоў і педагогаў (усяго падрыхтавана асабіста 11, у сваі гарствее — 12).

**Апрабаваны вынікай даследавання ажыццяўлялася на кансультацыйных нарадах Нацыянальных камісій па спраўах ЮНЕСКА ў галіне адукацыі, на міжнародных, усесаюзных, рэспубліканскіх, абласных, гарадскіх і раённых навукова-тэарэтычных і навукова-практычных канферэнцыях, семінарах, педагогічных чытаннях, на якіх аўтар выступаў з дакладамі і паведамленнямі па праблемах сямейнага выхавання, яго зместу, методаў і форм, выхавання прыёмных дзяцей у дзіцячых дамах сямейнага тыпу, функцыі і методыцы бацькоўскіх зносян, сумеснай работы сям'і, дзяцячага сада, школы, устаноў і службаў мікрасоціуму па выхаванні дзяцей патрыётамі, працоўнікамі і сям'янінамі, сацыяльна-педагагічнай абароны асобы дзяцяці ў сям'і і ў грамадстве на аснове Канвенцыі ААН "Аб правах дзяцяці" і Закона Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзяцяці", псіхолага-педагагічнай асветы і навучання бацькоў, іх педагогічнай культуры, навукова-методычнага забесплечэння бацькоў, педагогаў і выхавацеляў (Баранавічы, 1989; Браціслава, 1987; Брэст, 1977, 1979, 1984; Віцебск, 1980, 1981; Валкавыск, 1980; Волагда, 1978; Гомель, 1978; Гродна, 1977, 1980; Кіраваград-Паўлыш, 1978; Магілёў, 1979, 1985; Масква, 1986; Мінск, 1969, 1973, 1976, 1988, 1994, 1995; Пенза, 1991; Прага, 1989; Рыга, 1982; Стокгольм, 1994); на калегіях Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, нарадах, семінарах і круглых столах, якія былі організаваны педагогічнымі таварыствамі Беларусі, таварыствам "Веды", кафедрамі педагогікі і псіхалогіі вышэйшых навучальных установ; у перыядычнай прэсе, па радыё і тэлебачанні (звыш 120 артыкулаў і выступленняў); з лекцыямі, гутаркамі, паведамленнямі перад бацькамі і педагогамі з перыядычнасцю ад 30 да 70 выступленняў штогод.**

Выяўленне зваротнай рэакцыі бацькоўскай і педагогічнай грамадскасці на педагогічныя падыходы да сямейнага выхавання праходзіла праз водзізы слухачоў курсаў у інстытутах павышэння кваліфікацыі настаўнікаў Беларусі, бацькоў і бацькоў-выхавацеляў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу — удзельнікаў сістэмы псіхолага-педагагічнага навучання і асветы, канферэнцый, семінараў, нарад, сходаў, заняткаў з бацькамі і педагогамі.

Апублікаванне вынікаў даследавання. Ідэі і палажэнні даследавання па розных аспектах сямейнага выхавання закладзены ў Законы Рэспублікі Беларусь "Аб адукцыі ў Рэспубліцы Беларусь" (1991 г.) і "Аб правах дзіцяці" (1993 г.), у Пярвічны перыядычны даклад Рэспублікі Беларусь аб ажыццяўленні палажэння Канвенцыі ААН "Аб правах дзіцяці" для Камітата па правах дзіцяці пры ААН (1993 г.), у навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі для бацькоў і педагогаў (10 кніг і дапаможнікаў, 11 метадычных праграм, рэкамендацый і палажэнняў, 9 раздзелаў у кнігах, "Российской педагогической энциклопедии", "Антологии педагогической мысли Белорусской ССР", 32 артыкулы ў навуковых зборніках і педагогічных часопісах).

Структура і аўт'ем даследавання. Дысертация ў выглядзе навуковага даклада складаецца з агульнай характеристыкі работы, двух глаў, кожная з якіх уключае па пять раздзелаў, вывадаў, спіска апублікаўных работ.

Поўны аўт'ем дысертатыўнай — 78 старонак, табліцы і рэсункі займаюць 3,5 старонкі. Аўт'ем, які займаюць публікацыі аўтара, — складае 7 старонак (74 крыніцы).

## АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫИ

У першай главе **"ТЭАРЭТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА СЯМЕЙНАГА ВЫХАВАННЯ"** на аснове дасягненні філасофіі, сацыялогіі, психалогіі, педагогікі, гісторыі педагогікі, этнографіі, фалькларыстыкі і іншых навук, даных, якія атрыманы намі ў выніку шматгадовай педагогічнай і волытна-эксперыментальнай работы ў сям'ях і школах Рэспублікі Беларусь зроблена спроба з пазіцый гуманістычнага падыходу да асобы дзіцяці як паўнапраўнага суб'екта сям'і і ўласнага развіцця вызначыць важнейшыя тэарэтычныя палажэнні аб сутнасці і асаблівасцях сямейнага выхавання; знешніх і ўнутраных фактарах, якія пастаянна ўпłyваюць на яго; задачах, зместу, сродках і формах сямейнага выхавання ў сучасных умовах развіцця грамадства; зносінах бацькоў з дзецьмі як эффектыўнымі сродкамі маральна-эмацыйнальнага выхавання; традыцыях народнай сямейнай педагогікі беларусаў у выхаванні дзіцяцей; асноўных тэндэнцыях у інтэграцыі намаганняў дзіцячага сада, школы, сям'і, дэяржаўных і грамадскіх установ і службай мікрасоцыуму ў сямейным выхаванні дзіцяцей (асноўныя вынікі даследавання пералічаных вышэй праблем падрабязна выкладаюцца ў працах 1-4, 8, 11-17, 27-30, 33-43, 50-55).

У раздзеле 1.1. **"Сутнасць і спецыфіка сямейнага выхавання, актуалізацыя яго задач і зместу ў сучасных умовах развіцця грамадства"** на аснове аналізу гістарычных і этнографічных даных сцвярджаецца, што разам з грамадствам на працягу ўсіх перыядоў яго развіцця функцыю выхавання пастаянна ажыццяўляла сям'я як пярвічны мінімальны грамадскія ячэйка, якая "заснавана на шлюбе, кроўна-свяяцкіх адносінах людзей, на агульнасці побыту, узаемнай маральнай адказнасці і сацыяльнай неабходнасці ў фізічным і духоўным выхаванні чалавёка" (Этнографія Беларусі. — Мн., 1989. — С. 489).

Выхаваўчая роля сям'і як прасцейшай і найстаражытнейшай формы сямейнай арганізацыі з моманту яе зараджэння асноўвалася і асноўвавацца на прыродных (інствінктыўных) імкненнях і дзевяннях чалавека. Натуральнаясць цеснага сумеснага жыцця, задавальненне патребнасцей, згуртаванасць інтэрэсаў старэйшых і малодшых членоў сям'і заключаюць у сабе найшырэйшыя і неацэнныя магчымасці ў

выхаванні падрастаючага пакалення. У сям'ях устанаўліваецца непарыўная жывая сувязь асобных пакаленняў і адкрываеца ўнікальная магчымасць зберагчы чалавека ад неабходнасці кожны раз пачынаць свой жыццёвы вопыт спачатку (нанава). Іменна ў сям'і ўсё багаще жыццёвага волыту, ведаў, уменню і навыкай перадавалася ад аднаго пакалення да другога, ад бацькоў да дзяцей з дапамогай натуральных і спрадвечна дзеісных способаў — жывога прыкладу старэйшых, паказу ім ўзору, образу жыццядзеінасці членаў сям'і, пераймання (імітавання), практичнага навучання, паважання продкаў (*mores maiorum* — звычай продкаў).

Аб асаблівасцях перадачы дзецим жыццёвага волыту, практичных уменню, элементаў практичных “ведаў” сведчаць даныя археалогіі і этнографіі, якія паказваюць, што ў першабытным грамадстве ўжо ў першыя гады жыцця дзяцей бацькі: а) давалі ім карысныя звесткі аб навакольным свеце; б) вучылі на практицы карыстатаца прыладамі працы; в) уключалі ў існуючую сістему адносін паміж людзьмі. У 9-11 гадоў, калі дзеці мелі самыя неабходныя для жыцця ўменні, бацькі рыхтавалі іх да пасяячэння ў паўнапраўную члены абышчыны — ініцыяцыі (ад лац. *initiatio* — здясненне, учыненне таінства; абрады, якія звязаны з пераводам хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўзроставыя групы дарослых мужчын і жанчын).

У дакапітальстых фармацыях (дзе сямейнае выхаванне было пастаянна абумоўлена як ростам эканамічнай самастойнасці сям'і, так і атрыманнем дзецимі ў спадчыну палажэння, заняткаў і маёмысці бацькоў) пераважная большасць дзяцей атрымлівала выхаванне ў асноўным ва ўмовах сям'і. І нават тады, калі адно сямейнае выхаванне не магло забяспечваць патрэб грамадства ў падрыхтоўцы людзей з шырокай і глыбокай адукцыяй (што былі неабходны для работы ў дзяржаўных і гаспадарчых органах кіравання) і калі сталі функцыянуваць школы і іншыя дзяржаўныя установы выхавання, усё роўна сямейнае выхаванне на працягу многіх вякоў амаль да зараджэння капітальстых адносін было пануючай формай выхавання дзяцей у грамадстве. Сямейнаму выхаванню і ў цэлым інстытуту сям'і як важнейшаму элементу дзяржавы пільную ўвагу з самых старажытных часоў удзялялі вучоныя і дзяржаўныя дзеячы (Сакрат, Дэмакрый, Цыцэрон, Платон, Арыстоцель) [1, 13].

Треба адзначыць, што калі ў спецыяльных педагогічных установах сталі шырока развівацца грамадскія формы выхавання дзяцей, узімкае праблема судносін сямейнага і грамадскага выхавання, вызначэння мэты, задач і зместу сямейнага выхавання. Прыкметна выдзяляючыя чатыры асноўныя категорыі вучоных (філосафаў і педагогаў) у залежнасці ад таго, як яны судносілі сямейнае і грамадскае выхаванне: прадстаўнікі першай аддавалі перавагу сямейнаму выхаванню, асабліва для дзяцей ад нараджэння да аднаго году і для ранняга дзіцячага ўзросту (А.Я.Багдановіч, Я.А.Каменскі, Т.Мор, І.Г.Песталоці, С.Полацкі, В.В.Разанаў, Ж.-Ж.Русо, М.Ф.Фёдараў); другі — былі прыхильнікамі такога сямейнага выхавання, якое ажыццяўлялася б з дапамогай спецыяльна падрыхтаваных гувернёраў, карміцелек, начальніц, выхавацеляў, настаўнікаў, педагогаў, функцыі якіх яны бачылі ў гарманічным развіціі дзяцяці, асабліва ў маральна-эстэтычным і фізічным (Ф.Рабле); у выхаванні дзяцяці адукаваным чалавекам (М.Мантэн); у выхаванні духоўна і фізічна здаровых дзяцей (Дж.Лок); трэцій — аддавалі перавагу грамадскому выхаванню дзяцей пасля 5-6 гадоў у розных тыпах дзяржаўных установ, хаця і не адмаўляліся ад сямейнага выхавання (яны былі ўтэйкунены, што дзяціца да 5 гадоў павінна знаходзіцца з маці: гэта ўсеагульная “патрэбнасць прыроды”) (К.А.Гельвецый, Д.Дзідро, Т.Кампанела, Квінцілан, Л.М.Лепеляц'е, Р.Оуэн); чацвёртай — адстойвалі іздзю гарманічнага спалучэння, узаемасувязі, узаемадзеяння сямейнага выхавання з грамадскім (І.Д.Гарбачаўскі, Н.К.Крупская, П.Ф.Лесграфт, А.С.Макаранка, М.В.Радзевіч, М.М.Рубінштэйн, В.А.Сухамлінскі, К.Д.Ушынскі, С.Т.Шацкі) [1, 16-19].

На аснове парадайнальнага аналізу функцыі сямейнага і грамадскага выхавання, даследаванні ў сучаснай псіхалагі-педагагічнай науці, даных вопыта-педагагічнай работы намі выдзяляючыя наступныя асноўныя характеристыстыкі спецыфікі сямейнага выхавання:

— садзейнічанне ажыццяўленню непарыўнай сувязі пакаленняў, іх прошлага, сучаснага і будучага, маральная-духоўнаму адзінству члену сям'і як людзей і як прадстаўнікоў грамадства;

— здольнасць непрыкметна (спаквалі) пры дапамозе дзеіснага механізму функцыянування роднасных сувязей і інтынкту фарміраваць у дзяцей чалавечыя пачуцці спачатку да сваіх бацькоў, дзядулі, бабулі, членаў сям'і і праз іх да свайго народа, усяго чалавецтва;

— прысутнасць натуральнага цяпла і сардачнасці ў сямейных адносінках і зносянках;

— непераўзыдзенасць па свайму эмацыянальнаму харктару, што садзейнічае задавальненню патрэбнасцей асобы ў павазе, прызнанні, сімпатыі, эмацыянальной падтрымцы і стабілізацыі, психалагічнай абароне, у захаванні і ўмацаванні псіхофізічнага, маральнага і духоўнага здароўя кожнага члена сям'і;

— бесперапыннасць, працягласць і разнастайнасць выхаваўчых уздзяянняў на дзяцей з боку людзей рознага полу і ўзросту, прафесійных інтарэсаў, жыццёвага волыту і чалавечых каштоўнасцей;

— выкананне ролі першаснага (зыходнага) звяза ў працэсе выхавання, у які бацькі як выхавацелі ўключаюцца задоўга да нараджэння першага дзіцяці;

— магчымасць глыбокага і сістэматычнага вывучэння і ўліку інды-відуальнасці дзіцяці (дація праводзіць у сям'і дзве трэці часу штодня), што дазваляе бацькам “заўважаць” працэс развіцця інтарэсаў, схильнасцей, патрэбнасцей, пачуццяў, харктару, уменнія і да т.п.;

— адкрытасць выхаваўчага працэсу ў сям'і, што азначае, па-першае, штодзённую адказнасць бацькоў як выхавацеляў пры выкананні сваіх абавязкаў; па-другое, незвычайную складанасць іх выхаваўчай дзейнасці; па-трэцяе, пастаянны ўлік той акаличнасці, што дзецы суадносяць сваіх бацькоў як выхавацеляў з іх сямейным вобразам жыццядзейнасці;

— магчымасць сям'і (разумеецца, спрыяльны у сямейным выхаванні) як выхаваўчага мікракалектыву выконваць ролю арганізуючага “цэнтра”, які накіроўвае на выхаванне дзяцей усе выхаваўныя сілы і ўздзяянні.

Да асаблівасцей сямейнага выхавання адносяцца таксама: а) не-фармальнаясць выхаваўчага працэсу сям'і, які заснаваны на станоўчых традыцыях радаслоўнай, сямейных традыцыях, веравызнанні, звычаях, абрадах, прывычках, норавах, укладзе жыцця; б) наяўнасць пэўнай стыхійнасці і суб'ектыўнасці адносін бацькоў да дзяцей (ідеалізацыя дзеянняў, учынкаў і паводзін дзяцей, перавялічванне іх годнасці, замоўчванне недахопаў і да т.п.) па той прычыне, што ўсе ўдзельнікі працэсу выхавання ў сям'і адчуваюць роднасныя пачуцці; в) магчымасць негатыўнага ўздзяяння неспрыяльных для выхавання асобы дзіцяці атмасферы пэўных катэгорый сямей [1, 20-23].

З мэтай вызначэння паняцця “сямейнае выхаванне”, побач з разглядам яго сутнасці і харктарыстык спецыфікі, мы правялі пáráунаўчы аналіз традыцыйных і сучасных падыходаў, якія маюцца ў айчынай і замежнай педагогіцы. Даныя сведчаньне, што традыцыйная педагогіка амаль да канца 80-х гадоў разглядала паняцце “выхаванне”, у тым ліку і выхаванне дзяцей у сям'і (“сямейнае выхаванне”, “дамашнє выхаванне”), як уздеянне (якое арганізавана, скіравана, спланавана) з боку выхавацеляў, педагогаў, бацькоў, прадстаўнікоў грамадскасці на дзяцей з мэтай падрыхтоўкі іх да грамадскага жыцця, прадукцыйнай працы, выканання сацыяльных функцый. На аснова ідэй і прынцыпаў гуманістычнай педагогікі і гуманістычнай сістэмы выхавання (признанне асобы дзіцяці вышэйшай сацыяльнай цэннасцю; павага да ўнікальнасці і своеасаблівасці кожнага дзіцяці; адносіны да дзіцяці як да суб'екта ўласнага развіцця; апора на матывацыйна-патрэбнасную сферу дзіцяці канкрэтнага полу і ўзросту; апора ў выхаванні на нацыянальныя традыцыі беларускага народа, яго культуру, нацыянальна-этнічную абрааднасць і прывычкі) у сучасны момант “выхаванне” трактуецца як працэс паўнаважнага развіцця асобы дзіцяці, Фарміраванне яе культуры, маралі, адносін да навакольнага свету, акружайчай прыроды і космасу, грамадства, людзей і самай сябе; стварэнне спрыяльных умоў для такога развіцця і адносін; прычым “фарміраванне” разумеецца не як зневяне ўздзяяння на асобу, а як абуджэнне яе ўнутранай патрэбы ў адпаведным мысленні, дзейнасці, пачуццях, душэўных крананнях (У.Ф.Валадзько, К.У.Гаўрылавец, В.А.Каракоўскі, А.І.Кочатаў, М.І.Латыш, З.А.Малькова, Л.І.Новікова, У.П.Пархоменка, І.Ф.Харламаў і інш.).

У шырокім сэнсе слова сямейнае выхаванне вызначаецца намі як асаблівая зыходная форма сацыялізацыі і выхавання дзяцей, якая арганічна спалучае аб'ектыўны ўплыў нацыянальной культуры, традыцый, звычаяў, нораваў народа, сямейна-бытавых умоў і працэс узаемадзяяння бацькоў з дзецьмі з мэтай іх паўнаважнага развіцця.

Пад сямейным выхаваннем як выхаваўчай дзейнасцю бацькоў разумеецца ўзаемадзяянне бацькоў з дзецьмі, якое заснавана на роднасной інтymна-эмацыянальной блізкасці, любві, клопаце, павазе і абароненасці дзіцяці і якое садзейнічае стварэнню спрыяльных умоў для задавальненні патрэбнасцей у развіцці і самаразвіцці

нацыянальна свядомай, духоўна, маральна і інтэлектуальна падрыхтаваны асобы.

Вядома, што сямейнае выхаванне абумоўліваеца тымі важнейшымі функцыямі, г, зн. спасабамі жыццядзейнасці сям'і як сістэмы, што звязана з задавальненнем патрэб усіх яе членаў, якія выконвае сям'я: рэпрадукцыйнай (нараджэнне дзяцей), выхаваўчай, гаспадарча-аканамічнай, камунікатыўнай, рэкрэатыўнай (узаведаламога, падтрыманне здароўя, арганізацыя вольнага часу, адпачынку), разгулятыўнай (кантроль, рэалізацыя ўлады, аўтарытэт сям'і). Усе яны цесна звязаны паміж сабой, пастаянна ўзаемадзейнічаюць, узбагачаюцца, змяняюцца пад уплывам часу, розных абставін і фактараў. У сучасны момант, як паказвае вывучэнне, у рэпрадукцыйнай функцыі заўважаеца імкненне да ўстойлівай тэндэнцыі маладзетнага тыпу сям'і па прычынах пагоршання сацыяльна-аканамічных умоў жыцця і адсутнасці даступных форм догляду дзяцей. У рэкрэатыўнай-узрастанні ролі сям'і ў аказанні як матэрыйльнай, так і маральна-псіхалагічнай дапамогі дзяцям, непрацаздольным, састарэлым, нямоглым членам сям'і і родзічам. У выхаваўчай — з'яўленне складанасцей і шяжкасцей у выхаванні дзяцей, асабліва падлеткавага і юнацкага ўзросту; у наладжванні з імі зносін; у падрыхтоўцы іх як грамадзян, працаўнікоў і сям'янінай; у гуманізацыі жыццядзейнасці дзяцей і абароне іх інтарэсаў і правоў; у выкарыстанні сучасных шляхоў, сродкаў і форм выхавання і пераасэнсаванні тых, якія былі назапашаны ў папярэднія гады, у шматгадовай народнай сямейнай педагогіцы беларусаў.

Даследаванне паказвае, што на выхаванне дзяцей і падлеткаў пастаянна ў кожнай сям'і ўздзейнічае мноства разнастайных зневініх і ўнутраных фактараў [1, 28-43]. Сярод зневініх выделяюцца: 1) палітычныя, сацыяльна-аканамічныя і экалагічныя ўмоўы; 2) тэхнізацыя і матэрыйльнае спажывальніцтва; 3) змяншэнне колькасці шлюбаў і павелічэнне разводаў; 4) зникненне нараджальнасці дзяцей і павелічэнне смяротнасці дарослага і дзіцячага насельніцтва; 5) дзейнасць устаноў адукацыі, дзяржаўных і грамадскіх устаноў і службаў, што скіраваны на сям'ю і сямейнае выхаванне. Сярод унутраных звялікай іх разнастайнасці вызначаюцца найбольш педагогічна значныя, якія, па-першае, садзейнічаюць эфектыўнаму функцыя-наванню многіх іншых фактараў, цесна звязаны з імі; па-друг-

гое, адлюстроўваюць характар змен у сям'і і ў выхаванні дзяцей у новых умовах; па-трэцяе, упłyваюць на працэс сямейнага выхавання найбольш глыбока і ўсебакова. Да іх мы адносім: 1. Матэрыйльна-бытавыя ўмоўы сям'і, якія істотна ўпłyваюць на развіццё сям'і, напрамак жыццядзейнасці сямейнага мікракалектыву, працэс дыферэнцыяцыі сямей, устаноўкі бацькоў на дзетарараджэнне. 2. Структура сям'і і яе колькасны састаў (70% ад агульнай колькасці беларускіх сямей складаюць простыя сям'і, у якія ўваходзяць муж, жонка, адно ці двое дзяцей; ідзе працэс павелічэння колькасці няпоўных і змяншэння складаных сямей). 3. Прысутнасць у сям'і абаіх бацькоў — маці і бацькі. 4. Выкананне бацькамі функцый мацирыйства і бацькоўства як асновы сямейных адносін, сэнсу асабістага існавання бацькоў, крытэрыя грамадзянскасці мужа і жонкі праз выхаванне ў дзяцей пачуцця адказнасці перад сям'ёй, бацькамі, родічамі, суайчыннікамі, грамадствам. 5. Духоўнае адзінства сям'і, якое ствараеца сістэмай адносін "муж — \* жонка", "бацька — \* маці", "бацькі — дзеці", "дзеці — \* дзеці" і абумоўліваеца наяўнасцю роднасных пачуццяў, узаемных і сувязей членаў сям'і, усведамленнем залежнасці перспектывы жыцця і лёсу сям'і ад кожнага прадстаўніка сямейнага мікракалектыву. 6. Маральнае адзінства сям'і, якое прайўляеца ў клопате мужа (бацькі) аб жонцы і дзяцях; жонкі (маці) — аб мужу і дзяцях; у добрых адносінах бацькі і маші да дзяцей (прыняцце іх такімі, якія яны ёсць; вера ў іх; імкненне да пастаяннай дапамогі дзяцям і арганізацыі іх дзіцячай жыццядзейнасці; "прыстасаванне" да дзіцячых інтарэсаў і запатрабаванняў); у пачуцці любві і павагі дзяцей да маці і бацькі, удзячнасці ім за клопат, дапамогу і абароненасць; у дапамозе дзяцей бацькам, бабулі і дзядулі, іншым членам сям'і. 7. Працоўныя характеристар сям'і, атмасфера працаўлітасці і сумленнасці ў працы кожнага яе члена, што з'яўляеца фундаментам духоўнасці і маральнасці сям'і, выхавання маральных адносін, пачуццяў, матываў дзейнасці дзяцей, натуральным сродкам фарміравання іх галоўных станоўных якасцей (сумленнасці, дабрыні, гуманніх адносін і павагі да бацькоў, людзей працы). 8. Аўтарытэт бацькоў, які з'яўляеца вынікам пастаяннага натуральнага вобразу жыццядзейнасці маці і бацькі (абумоўлены іх паводзінамі). 9. Вобраз жыццядзейнасці сям'і, яе ўклад, вартасныя арыентатыў, веравызнанне, традыцыі, звычай і абраады,

якія дапамагаюць ва ўзнаженні традыцый, матэрыяльнай і духоўнай культуры сваёй радаслоўнай, сям'і, народа. 10. Культура зносін бацькоў з дзецьмі, якая садзейнічае натуральнасці, непрыкметнасці, не-ласрэднасці і тонкасці працэсу выхавання і ўключае ў комплексе: а) наяўнасць агульной культуры; б) унутраную падрыхтаванасць да глыбокага і тонкага разумення патрэбнасцей дзяцей; в) разуменне стану дзіцяці і правільную ацэнку яго ўчынкаў і дзеянняў у кожнай канкрэтнай сітуацыі; г) выбар спосабаў і форм зносін з улікам узросту і психалагічных асаблівасцей дзяцей; д) адекватную ацэнку сябе і сваіх дзеянняў, кіраванне сваім эмацыйнальным станам; е) валоданне методыкай вербальных і невербальных зносін з дзецьмі (гл. разд. 1, 3 і 2.3). 11. Узровень педагогічнай культуры бацькоў (гл. разд. 2.5).

На аснове рэтраспектыўнага аналізу і вывучэння тэндэнций у мэтах і задачах адукаты і выхавання наогул, сямейнага ў прыватнасці, у Беларусі і ў краінах свету (Англія, Германія, ЗША, Швецыя, Японія і інш.) мы робім вывад аб тым, што на початак ХХІ стагоддзя прагназуецца выхаванне асобы з: багатым творчым патэнцыялам, які павінен рэалізавацца на карысць людзям, несці ім дабрабыт, дабрыню і прыгажосць; вострым сацыяльным пачуццём грамадзянскасці, адказнасці за сваё грамадства і яго будучыню; здольнасцю зберагаць і памнажаць нацыянальную культуру і паважліва адносіцца да мноства іншых культур планеты і іх носьбітаў; глыбокім разуменнем сябе неад'емнай часцінкай прыроды, космасу і святабудовы, знітанненне з імі і зберажэнне іх; самастойнымі ўменнямі кіраваць сваім психофізічным станам, весці здаровы лад жыцця, несці маральную адказнасць за свае дзеянні; разважлівасцю і глыбокім пачуццём сям'яніна, адказнага за сваю радаслоўную і за агульначалавечую выхаванне дзяцей. З улікам сучасных тэндэнций выхавання гуманістычнай і адказнай асобы, якая адпавядае эталону сапраўды цывілізованага чалавека, пры вызначэнні задач і зместу сямейнага выхавання мы абапіраемся на наступныя ключавыя паняцці, якія цесна ўзаемазвязаны і знаходзяцца ў іх цэласнай сукупнасці: 1) Айчына як адзіная і для бацькоў, і для дзяцей Радзіма; 2) праца як сродак дабрабыту і сумлення членаў сям'і, родзічаў, суседзяў, суайчыннікаў; 3) сям'я як працяг сваёй фаміліі, свайго роду і як неад'емная частка ўсяго народа, дзяржавы, яе гісторыі і будучыні, звязано ў пераемнасці пакаленняў.

На этапе развіцця Беларусі як сувярэннай дзяржавы ва ўсіх сферах жыццядзейнасці сям'і, бацькоў і дзяцей узрастает ролі маралі і права, павышаеца адказнасць бацькоў за лёс сваіх дзяцей, сямей, Айчыны. Адсюль арганічна выцякае адна з важнейшых задач сямейнага выхавання — выхаванне дзіцяці свядомым грамадзянінам — патрыётам сваёй Айчыны. Грамадзянскасць і патрыятызм дзіцяці — гэта ўсведамленне і ўласбліженне ім самім у реальнае жыццё сваіх правоў і абавязкаў, адносін да бацькоў, родзічаў, суайчыннікаў і да сябе як прадстаўніка свайго народа, нацыі, дзяржавы. Патрыятычнае выхаванне па сутнасці сваёй з'яўляецца нацыянальна-патрыятычным, накіравана на фарміраванне нацыянальной самасвядомасці грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, глыбокага інтэрэсу, павагі, беражлівых адносін да яе мовы, гісторыі і культуры. Бацькі дапамагаюць дзіцяці ўсвядоміць свой сацыяльна-прававы статус, знайсці сваё месца ў жыцці грамадства, выхаваць павагу да законаў, сям'і, зямлі і прыроды Бацькаўшчыны.

Грамадзянскасць і патрыятызм дзіцяці прайяўляюцца ў яго прафесійнай і сумленнай працы на карысць сабе, бацькам і суайчыннікам. Таму адной з актуальных задач сямейнага выхавання з'яўляецца выхаванне сумленнага працаўніка. Сучасны працаўнік ва ўмовах рыначнай эканомікі, саперніцтва, канкурэнцыі пры наяўнасці яго прафесійна-дзелавых якасцей (здольнасць да творчасці, нестандартнасць у рашэнні задач і сітуацый, крытычнае мысленне, асабісты і калектыўны працоўны вынік і поспех і інш.) прайяўляе не толькі мэтанакіраванасць, працавітасць, выкарыстанне для канчатковага выніку ўсіх магчымых сродкаў, але і адказнасць, сумленнасць, прыстойнасць. Пры выхаванні сынаў ці дачкі ўмелым і сумленным працаўніком бацькі ўлічваюць тое, што ў аснове павагі да працы і ў працэсе самой працы павінен быць клопат як аб сабе, сваёй сям'і, бацьках, родзічах, так і аб іншых людзях, сваіх суседзях, суайчынніках.

З першымі двумя задачамі цесна ўзаемазвязана адна з вечных і натуральных для сям'і задач — выхаванне добрага сем'яніна. У сучасных умовах, калі павялічваецца колькасць разводаў, няпоўных сямей, адзінокіх мужчын і жанчын, дзяцей-сірот пры жывых бацьках, востра пастаўяе проблема выхавання сям'яніна спецыфічнымі сродкамі бацькоўскай сям'і, падрыхтоўкі юнакоў і дзяўчат да

сямейнага жыцця ў сумеснай дзейнасці бацькоў, педагогаў, спецыялістаў па праблемах сям'і.

**Раздзел 1.2. “Дзіця як суб'ект сям'і і сямейнага выхавання, гуманізацыя яго жыццядзейнасці”.** На дэіця (згодна Канвенцыі ААН аб правах дзіцяці (1989 г.) і Закону Рэспублікі Беларусь “Аб правах дзіцяці” (1993 г.), у распрацоўцы якога мы прынялі ўдзел, дзіцем з'яўляецца кожная чалавечая істота з моманту яе нараджэння да дасягнення 18-гадовага ўзросту), пастаянна ўздзеянічае мноства фактараў: макрафактары (грамадства, дзяржава, планета, сусвет); мезафактары (асяроддзе, у якім яно пражывае, этнакультура); мікрафактары (сям'я, дзіцячыя дашкольныя ўстановы, школа, навучальныя ўстановы розных тыпаў, дзіцячыя і маладзёжныя арганізацыі і аб'яднанні, рэлігійныя арганізацыі, сродкі інфармацыі і камунікацыі). У сям'і як спецыфічным мікраасяроддзі дзіця з'яўляецца адначасова і суб'ектам уздзеяння з боку бацькоў, старэйшых членаў сям'і, родзічаў і суб'ектам, г. эн. у сваю чаргу яно таксама ўпłyвае на бацькоў, іншых членаў сям'і, на вобраз яе жыццядзейнасці, узнаўляе сямейныя і сацыяльныя сувязі і волыт. Гэтае ўзнаўленне, сваё асабістасць развіццё дзіця ажыццяўляе праз: а) перайманне дзеянняў і паводзін бацькоў, членаў сям'і, родзічаў; б) прыняцце і прапагандаванне патрабаванняў бацькоў і старэйшых; в) параняньне, якое дазваляе пазнаць сябе (самапазнанне), сферміраваць ідэалы, вартасныя арыентатыў, здольнасці арыентавацца ў сямейных і сацыяльных абставінах; г) зносіны, з дапамогай якіх дзіця выяўляе, узбагачае і ўмацоўвае сваё “я”, фарміруе свядомасць, маральныя пачуцці, ажыццяўляе самарэгуляванне і самакарэктроўку сваіх учынкаў і паводзін; д) самавыхаванне (самааналіз, самакантроль, самапракананне, самаўнушэнне і да т.п.). Паўнацэннае выхаванне і самавыхаванне дзіцяці як суб'екта сямейнай жыццядзейнасці, асобы і індывідуальнасці ажыццяўляецца найбольш эфектыўна ў сям'ях з гуманістычным стылем узаемаадносін і ўзаемадзеяння бацькоў і дзіцяці (суб'ект-суб'ектнае ўзаемадзеяние).

На аснове аналізу становішча дзіцяці у сем'ях Рэспублікі Беларусь мы адзначаем прыметныя праяўленні дэгуманізацыі дзіцячай жыццядзейнасці, якія абумоўлены: знешнімі (палітычная нестабільнасць, эканамічны крызіс, непадпрадкаванасць закону, пагоршанне палажэння дзіцяці у дэмографічным і сацыяльна-еканамічным планах) і ўнутра-

нымі фактарамі (наяўнасць вялікай колькасці няпоўных сямей; пражыванне дзіцяці з бацькамі асобна ад дзядуляў і бабуляў; канфліктныя і амаральныя паводзіны бацькоў-алкаголікаў, наркаманаў, прастытутаў, якія траўміруюць психіку дзіцяці, прыводзяць да парушэння психофізічнага здароўя; жорсткае абыходжанне з дзіцяцімі — грабаванне дзіцячымі інтарэсамі і патрэбнасцямі, психічнае (эмакыйнальнае), сексуальнае і фізічнае насілле. Як сведчыць даныя, праяўленні дэгуманізацыі дзіцячай жыццядзейнасці ў сям'і прыводзяць да падзення ўзроўню фізічнага, духоўнага і маральнага здароўя дзіцяці; у дзіцячым асяроддзі ўзрастаеть колькасць хворых дзіцяці, распаўсюджваецца дзіцячы алкагалізм, прастытуцыя, насілле, вымаганне, жорсткае абыходжанне з равеснікамі, бадзяжніцтва, жабраванне, жорсткасць і бесчалавечнасць у злачынных дзеяннях).

Вывучэнне реальнага становішча дзіцяці у канцы 80-х — пачатку 90-х гадоў у Рэспубліцы Беларусь, у асобных катэгорыях сямей прывяло да вываду аб неабходнасці распрацоўкі юрдычнай і фактычнай абароны правоў дзіцяці у мэтах гуманізацыі іх жыццядзейнасці, правядзенні намі работы (у складзе творчых калектываў) па ўключенні палажэнняў аб правах і абавязках бацькоў і асоб, якія іх замяняюць, паважанні імі годнасці дзіцяці, садзейнічанні іх паўнацэннаму развіцці ў Закон Рэспублікі Беларусь “Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь” (1991 г.) [11, 12]; палажэнняў, якія ствараюць сацыяльна-прававыя, маральныя і педагогічныя асновы для гуманістычных узаемаадносін бацькоў і дзіцяці, у Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правах дзіцяці” (1993 г.) [12, 4-6]. У гэтых аспектах, у прыватнасці, прадугледжаны права кожнага дзіцяці: а) жыць у сям'і, ведаць абаіх сваіх бацькоў, адчуваць іх клопат; б) падтрымліваць рэгулярныя асабістыя адносіны і прамыя контакты з бацькамі, нават калі дзіця праяўляе асобна ад аднаго або абаіх бацькоў у Рэспубліцы Беларусь ці ў любой іншай краіне; в) мець жылую плошчу і атрымліваць у спадчыну маёмысць бацькоў (гэта адносіца таксама да дзіцяці-сірот і дзіцяці, якія засталіся без апекі бацькоў); г) атрымліваць абарону ад усіх відаў эксплуатацыі, фізічнага і психічнага насілля, жорсткага, грубага або зняважлівага абыходжання, сексуальнай эксплуатацыі і сексуальных спакушэнняў, ад уцягнення ў злачынную дзеянісць, далучэння да алкаголю, ужывання нарка-

тычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, прымушання да заняцця прастытуцый, папрашайніцтвам, азартнымі гульнямі.

На аснове вывучэння і даследавання мы выдзяляем наступныя шляхі і сродкі реалізацыі гуманістычных палажэнняў з баку дзяржавы, органаў сістэмы адукацыі, у сумеснай дзеянасці бацькоў, выхавацеляў, педагогаў: 1) стварэнне нацыянальнага механізму абароны дзяячнства і яго функцыянаванне ў палітычным, заканадаўчым, праграмным і кіраўніцкім аспектах; 2) інфармаванне ўсіх бацькоў аб палажэннях Канвенцыі ААН аб правах дзяцей, Сусветнай дэкларацыі аб забеспечэнні выжывання, абароны і развіцця дзяцей, Закону Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзяцей", Нацыянальнага плана дзвеяння па ахове праве дзяцей; 3) умацаванне матэрыяльной базы ўстаноў адукацыі; 4) стварэнне розных відаў і тыпу дашкольных устаноў, якія адпавядайдзяюць запатрабаванням і інтэрэсам дзяцей і бацькоў (дзяржаўных, грамадскіх, прыватных, змешаных; дзяцячых садоў з лібім рэжымам работы; сямейных, ці дамашніх, дзяцячых садоў; садоў з паглыблёным напрамкам у работе; санаторных садоў для часта і працягла хварэючых дзяцей; садоў для дзяцей з адхіленнямі ў фізічным і разумовы姆 развіцці; дзяцячых устаноў тыпу "дзяцячы сад-школа", "дзяцячы дом-школа-дзяцячы сад", сацыяльна-педагагічны комплекс, цэнтр развіцця дзяцей і інш.); 5) устанаўленне аптымальнай для развіцця і выхавання дзяцей напаўнільнасці груп (для 1-3 гадоў — 6-8 дзяцей, ад 3 да 5 — 8-10, ад 5 да 6 — 10-12); 6) стварэнне 5-6-групавых да-школьных дзяцячых устаноў, якія былі ў максімальна набліжаны да сямейных умоў; 7) падрыхтоўка многаварыятных праграм выхавання і навучання, уключэнне ў іх пытанняў аб правах дзяцяці, абароны іх гонару і годнасці, выхавання самапавагі, усведамленні асабістай значнасці, самаценнасці, задавальнення патрэбнасці ў прызнанні іх значнасці бацькамі, дарослымі, равеснікамі; 8) выкладанне правоў чалавека і дзяцяці з улікам узроставых асаблівасцей ва ўстановах сістэмы адукацыі, з тым каб дзяцям асновы разумення сваіх правоў і абавязкаў, уменні і навыкі жыць сярод людзей, уступаць з імі ў адносіны і зносіны, абараніць свой гонар і годнасць, разумець і адстойваць сваё асабістасць "Я"; 9) стварэнне спрыяльных умоў у сям'і з мэтай змяніць жорсткага абыходжання з дзецьмі; 10) навучанне бацькоў культуры зносін з дзецьмі [1, 7, 52, 55].

**Раздзел 1.3. "Зносіны бацькоў з дзецьмі як эфектыўны сродак маральна-эмацыйнальнага выхавання".** Намі раскрываюцца магчымасці зносін бацькоў з падлеткамі ў іх маральна-эмацыйнальным выхаванні, змест і функцыі зносін, психолага-педагагічны ўмовы эфектыўнасці зносін бацькоў у выхаванні дзяцей (гл. работы 1, 4, 7, 17, 32, 37, 58).

Аналіз філософскіх (Л.П.Буева, М.С.Каган, В.М.Сакаўнін), псіхалагічных (А.А.Бадалёў, Л.С.Выгоцкі, Я.Л.Каламінскі, Я.С.Кузьмін, А.А.Лявонцеў, М.І.Лісіна, Б.Ф.Ломаў, У.М.Мясішчаў, П.М.Якабсон і інш.), педагогічных (Ю.А.Гапон, В.А.Кан-Калік, Я.А.Каменскі, Н.К.Крупская, А.С.Макаранка, А.В.Мудрык, В.А.Сухамлінскі, К.Д.Ушынскі) прац і даследаванняў па праблеме зносін дазволіў нам ахарактарызаваць бацькоўскія зносіны з падлеткамі ў працэсе маральна-эмацыйнальнага выхавання як спецыфічны спосаб узаемадзеяння бацькоў і дзяцей, з дапамогай якога ажыццяўляецца абмен інфармацый маральна-этычнага характару, развіццё маральнаў свядомасці, фарміраванне маральных пачуццяў і перакананняў, рэгуляцыя і карэктроўка ўчынкаў і паводзін падлеткаў.

Даныя нашага даследавання сведчаць аб tym, што для дзяцей 13-15 гадоў характэрны: грубыя і непрыязнія адносіны да бацькі і маці (часцей да маці), калі тыя спрабуюць рэгуляваць іх паводзіны прымым указаннем ці рэзкім патрабаваннем; наяўнасць высокага пачуцця групы; імкненне ўстанавіць сваю годнасць сярод іншых дзяцей у сям'і і равеснікаў у школе; крытычныя адносіны да недахопаў і памылак равеснікаў і дарослых і няўменне зауважаць свае асабістасці; паступовае развіццё элементаў самасвядомасці на аснове агульнага інтэлектуальнага і духоўнага росту; праяўленне жадання да самавыхавання, да асэнсавання свайго будучага прызвання. Што тычыцца по-лаўрэстовых асаблівасцей, то зауважана, што дзяўчынкі ў паруйненні з хлопчыкамі часцей уступаюць у зносіны ў сям'і і ў школе. У сям'і яны цягнуцца да зносін з маці, бабуляй, старшай сястрой, псіхалагічна больш прывязаны да дому. Характэрна, што з 12-13 гадоў хлопчыкі і дзяўчынкі ўсё больш уключаюцца ў зносіны з равеснікамі. Часцей яны пачынаюць даваць крытычную ацэнку словам, дзяяням, учынкам і паводзінам бацькоў, настаўнікаў, дарослых. У старшых падлеткаў (13-15-гадоў) праходзяць істотныя змены ў масцы і зместу зносін: большасць з іх арыентавана на вольныя зносіны па-за сям'ёй і на даверливая зносіны з дарослымі.

На аснове даследавання намі выдзяляюцца наступныя асноўныя функцыі зносін бацькоў з падлёткамі: інфармацыйна-пазнаваўчая, эмачыянальная, рэгулятыўная і карэктіровачная.

Інфармацыйна-пазнаваўчая функцыя звязана з "трансляцыяй" бацькамі разнастайной інфармацыі па маральна-этычных праблемах і асвойваннем на практицы агульнапрынтых у сям'і і грамадстве прынцыпаў, норм і правіл. Працэс набыцця і асваення гэтай інфармацыі ва ўмовах сям'і працякае больш дзеісна, чым у навучальнай установе, так як аб сабе, сваіх станоўчых і адмоўных якасцях падлёткі даведваюцца ад самых блізкіх людзей: зносіны бацькі, маці, дзядулі, бабулі, родзічаў у сямейным мікраасяроддзе выконваюць ролю непасрэднага, арганічнага механізма маральнага выхавання праз "практычнае чалавекзнаўства" (Л.П.Буеўва). Як сведчыць апытванне 1200 падлёткаў 11-15 гадоў, бацькі часцей за ўсё закрэнаюць пытанні адносін сыноў і дачок да ведаў, пазнання (65%); паводзін, асобных учынкаў, адносін да родзічаў і іншых людзей (57%). Значна радзей абмяркоўваецца ўдзел падлёткаў у працоўных дамашніх і грамадскіх карысных спраўах (14%), у грамадзянскіх і патрыятычных акцыях (13%).

Эмачыянальная функцыя бацькоўскіх зносін скіравана на ўзбагачэнне эмачыянальнай сферы сына ці дачкі. Іх маральныя пачуцці ўзмацняюцца ці, наадварот, аслабляюцца пад уплывам поглядаў, меркаванняў, перажыванняў, установак, матываў паводзін і дзеянняў бацькоў, іх суперажывання, саўдзелу, спачувальнасці дзіцячым няўдачам, няшчасцю, гору. Эмачыянальнае ўздзевяняне бацькоў ажыццяўляецца з дапамогай пераканання як лагічнага абгрунтавання адпаведных маральных меркаванняў, што дапамагаюць падлёткам выпрацоўваць гатоўнасць не толькі прытымлівіца погляду бацькоў, але і паступаць у адпаведнасці з ім; усялення як вербалінага ці навербалінага эмачыянальнага ўздзевяня на падлёткаў, якое садзейнічае "аўтаматычнаму" успрыманню інфармацыі, што выражает думкі, пачуцці і волю бацькоў і заахвочвае да адпаведных дзеянняў, учынкаў, паводзін; заражэння як міжвольнай схільнасці падлётка ў сям'і адпаведнаму псіхічнаму стану бацькоў; пераймання як узнаўлення падлёткам узору, рыс паводзін (учынкаў) ці дзеянняў бацькі, маці, іншых членоў сям'і, родзічаў.

Сутнасць рэгулятыўнай функцыі заключаецца ў рэгуляванні і выбару спосабаў адабрэння ці асуджэння, ва ўстанаўленні патрабаван-

няў і кантролю бацькоў за падлёткамі праз патрабаванне, кантроль, заахвочванне, пакаранне, меркаванне, прывычки, традыцыі, звычай сям'і, сямейны ўклад жыцця.

Карэктіровачная функцыя бацькоўскіх зносін дапамагае папярэджваць (апярэджваць) ці здыміць негатыўныя з'явы ў сферы адносін дзяяцей паміж сабой, з другімі членамі сям'і, з дарослымі і равеснікамі, у павышэнні дзеянісці ўплыву зносін бацькоў і дарослых на маральную свядомасць, пачуцці і паводзіны падлётка. Бацькі ажыццяўляюць карэктроўку зносін падлётка з дарослымі, родзічамі і равеснікамі двума асноўнымі спосабамі — прамым (у выглядзе савета, просьбы, указання памяняць сферу зносін) і ўскосным (з дапамогай пераключэння, пераарыентроўкі, намёку і да т.п.). Карэктроўка зносін прадугледжвае папярэднє вывучэнне сферы (круга) зносін. Наша даследаванне паказвае, што сфера зносін падлёткаў 11-15 гадоў з'яўляецца даволі разнастайнай. Яны ўступаюць у зносіны са сваімі бацькамі, другімі членамі сям'і, педагогамі, равеснікамі. Аднак перыядычнасць (частата) гэтых зносін з рознымі катэгорыямі людзей хістаецца ў вялікіх граніцах. Больш і часцей за ўсё падлёткі ўступаюць у зносіны з сваімі бацькамі, прычым тут першае месца адводзіцца маці, з ёю ўступаюць у зносіны 81% сыноў і дачок, з бацькамі значна менш — 63%. Пасля бацькоў падлёткі часцей за ўсё ўступаюць у зносіны са сваімі сябрамі (55,5%), класнымі кіраунікамі (51%). Далей ідуць браты (12,4%), сёстры (12,8%), настаўнікі (11,5%), бабулі (7%), дзядулі (2%).

У заключэнне сформулюем асноўныя псіхолага-педагагічныя ўмовы, улік якіх садзейнічае эфектыўнасці зносін бацькоў з падлёткамі ў працэсе іх маральна-эмачыянальнага выхавання: 1) праяўленне добразычлівасці і добрасардэчнасці да ўсіх дзяяцей у сям'і; 2) улік іх узроставых і індывідуальных асаблівасцей; 3) пашырэнне і паглыбленне па меры ўзросту падлёткаў зместу зносін па маральна-этычных праблемах; 4) уплыв як на інтэлектуальную, так і на эмачыянальную сферу падлётка; 5) узгадненне ў працэсе зносін ўздзевяняў на падлётка бацькоў, іншых членоў сям'і, родзічаў, педагогаў; 6) паўсядзённыя клюпат аб захаванні маральнага аўтарытэту, прэстыжу і прыкладу бацькоў.

**У раздзеле 1.4. "Народная педагогіка беларусаў аб уплыве ўнутрысямейных адносін на выхаванне дзяяцей у сям'і"** на аснове вывучэння даследавання па народнай педагогіцы XIX-пач. XX ст.

(А.Я.Багдановіч, І.Д.Гарбачэўскі, М.В.Доўнар-Запольскі, М.Я.Нікіфароўскі, Г.В.Шэйн), 70-90-х гадоў ХХ ст. (Г.П.Арлова, Г.А.Барташэвіч, В.С.Болбас, І.І.Калачова, В.П.Канаш, В.А.Салеев, С.В.Снапкоўская, Я.І.Сярмяжка і інш.), аналізу этнографічных, фальклорных, гістарычных звестак, беларускіх народных прыказак і прымавак, казак і загадак, легенд і міфаў, звычаяў і абраадаў, рытуалаў і традыцый, матэрыялаў аптыўвання прадстаўнікоў старэйшага пакалення і запісаў іх успамінаў робяцца вывады аб тым, што народная педагогіка: а) з'яўляецца своеасаблівой сферай практичнай дэйнасці (у адрозненні ад этнапедагогікі як навукі); б) пабудавана на ўзнаўленні і функцыянаванні выхаваўчых традыцый многіх пакаленняў; в) заснована на імкненні "да фарміравання, выхавання дасканалага чалавека" з улікам рэгіянальных асаблівасцей, многавяковай "нацыянальнай культуры — культуры этнасу" (В.А.Салеев).

З багацця зместу народнай педагогікі намі выяўляюцца асаблівасці ўнутрысямейных адносін як дзеіснага фактару выхавання дзяцей, задачы сямейнага выхавання, агульныя крытэрыі выхаванасці дзіцяці. Важнейшымі асаблівасцямі ўнутрысямейных адносін (сістэма адносін у сям'і паміж бацькам і маці, старэйшымі членамі сям'і і бацькамі, бацькамі і дзецьмі, самімі дзецьмі) з'яўляюцца: 1. Бяспрэчнасць аўтарытэту бабуль і дзядуляў як пачынальнікаў роду, старэйшых членуў сям'і, захавальнікаў сямейных традыцый, звычаяў, маральных норм і правіл ("Паважай старэйшых, бо сам стары будзеш", "Што кажа стары на глум — бяры малады на вум"), што быў абумоўлены выкананнем бабуляй і дзядулем вялізной і пачэснай ролі ў выхаванні дзяцей з моманту іх нараджэння да даросласці (присутнічанне бабулі пры родах, першав купанні і спавіванне дзіцяці, фарміраванне яго маральн-на-эмачыянальнага свету ў малодшым узросце, выхаванне ў працы праз авалоданнё мужчынскім і жаночымі рамёствамі ў падлёткавым узросце і, нарэшце, дапамога ў канчатковым самастойным працоўным і жыццёвым вызначэнні (выбары) у юнацкім узросце. 2. Пачуццё ўзаемнай адказнасці за матэрыяльны і маральны стан сям'і, за выхаванне дзяцей з боку і бацькі і маці, асабліва за працоўнае і маральнае ("Умей дзіця радзіць, умей і вывучыць", "У добрых бацькоў і дзэці добрыя", "Не тая маці, што нарадзіла, а тая маці, што ўскарміла", "Якая матка, такое ў дзіцятка"). Бацька выхоўваў у дзяцей працаві-

тасць і сумленнасць, у сыноў як будучых гаспадароў і работнікаў — адказнасць, самастойнасць, клапатлівасць аб членах сям'і, у дачок — сумленнасць, акуратнасць, разважлівасць, ветлівасць, сардэчнасць, далікатнасць. Маці, якой у выхаванні дзяцей адводзілася асобая роля (у аснову выхавання дзяцей у беларускай сям'і, як наогул у славянскіх народаў, быў пакладзены мацирскі, жаночы пачатак), спакон вякоў выконвала не дзяржаўную, а сямейную функцыю. Гэта функцыя была звязана з "узведзеннем" фундамента ў выхаванні дзіцяці: непасрэдна і непрыкметна ў короткі тэрмін з даламогай маці дзэці засвойвалі родную мову, песні, казкі, прынцыпы і нормы маралі свайго этнасу, сямейныя традыцыі, звычай і абраады. У выніку выхавання ў "школе маці" дзэці з павагай адносіліся да маці на працягу ўсяго жыцця: як патрабавала векавая народная традыцыя, "дзэці шанавалі" маці, а малодшыя члены сям'і — гаспадыню і наогул старэйшых жанчын" (Довнар-Запольский М.В. Исследования и статьи. — Киев, 1909. — Т.1. — С. 273). 3. Бездакорнае падпарадкаванне членаў сям'і (маці, дзяцей) бацьку як галоўнаму і паўналаднаму гаспадару, здабытчыку і дарадчыку ("Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца", "Хлеба не станець — бацька дастанець") і ў той жа час вырашэнне непаразумення і спрэчных пытанняў сумесна з жонкай як яго першай дарадчыцай, памочніцай, гаспадыні, выхавацельніцай дзяцей (хаты ў апошнія было значна менш правоў: па закону жанчына нават не мела права атрымаць у спадчыну сямейную маёмасць). 4. Сумеснасць пастаяннай працоўнай дзейнасці бацькоў і дзяцей усіх узростаў, у працэсе якой дзэці ўжо ў 10-12 гадоў выконвалі многія гаспадарчыя работы. "Бацька — сын, а маці дачку пачынаюць прывучаць да работы, браць з сабою паўсюль. Да 18 гадоў як хлопец, так і дзяўчына становяцца ўжо сапраўднымі работнікамі (Шейн Т.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. — СПб, 1902. — Т.3. — С. 10). 5. Добрачылівасць і міласэрнасць адносін бацькоў да дзяцей родзічаў і суседскіх дзяцей, якія па розных прычынах становіліся сіротамі. Аналіз даследавання па гісторыі, этнографіі і фальклору беларускага народа (Н.Я.Нікіфароўскі, І.І.Насовіч, П.М.Шпілеўскі) дазывае зрабіць вывад аб характэрных маральных якасцях беларусаў (добрасумленнасць, паважлівасць, працавітасць, чуткасць, дабраста ў адносінах да людзей, клапатлівасць аб старых і дзецях, дзецях-

сіротах), якія садзейнічалі стварэнню такого ўкладу жыцця, звычаяй, традыцый, нораваў, які дазволіў беларусам захаваць і сёння многія рэсы духоўнасці і маральнасці. У беларускіх сем'ях бытаваў такі агуль-напрынты міласэрны звычай: калі дзецы заставаліся без бацькоў, іх бралі на выхаванне ў свае сям'і родзічы, суседзі, сяльчане. Усе жыхары сяла праяўлялі да сіраты спачуванне, клапатлівасць і аказвалі пэўную чалавечую дапамогу [47, 10].

На аснове ратраспектыўнага аналізу важнейшых якасцей асобы (добра сумленнасць, праца вітасць, стараннасць, умеласць; чеснасць, вернасць, мужнасць, любоў да зямлі, прыроды, род-ных мясцін і сваёй Айчыны; разважлівасць, прыстойнасць, міласэрнасць, клапатлівасць аб дзецих і старых, павага да бацькоў і радаслюнай), што на працягу стагоддзяў замацоўваліся ў поглядзе беларусаў і традыцыйна становіліся набыткам народнай сямейнай педагогікі, мы выдзяляем важнейшыя задачы выхавання ў сям'і: а) добра сумленнага, стараннага і ўмелага працаўніка; б) чеснага, вернага і мужнага патрыёта роднай зямлі, Айчыны, дэяржавы; в) рулівага, добразычлівага і разважлівага сям'яніна. Акцэнтуеца ўвага на асноўных агульных крытэрыях выхаванасці дзециці як працаўніка, патрыёта і сям'яніна: 1) стаўленне (адносіны, гатоўнасць) да працы, яго стараннасць, добра сумленнасць і ўмельства ("Без працы не будзе дзецим шчасця", "Праца чалавека трывама і ўзбагачае"); 2) любоў і павага да маці і бацькі, іх мовы і веры, сваіх суседзяў і суйчыннікаў, роднага дому, зямлі-карміцелькі, мясцін і краю, дзе нарадзіўся, сваёй Айчыны ("Дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне матка", "Бацькоў не цурайся, а ад Радзімы не адракайся"); 3) уменне і гатоўнасць арганізаваць сваё будуче сямейнае жыццё, маральная і практичная падрыхтаванасць да яго як да самай складанай жыццёвой дзецинасці, якая звязана з выкананнем функцый чалавека наогул: мужа, таспадара, выхавацеля дзеци; жонкі, маці, выхавацельніцы дзеци ("Спачатку хлеб зарабі, а потым жонку бяры", "Жонку бяры не на год, а на век", "Умей дзіця радзіць, умей і выхадзіць") [1, 61-72].

**У заключным раздзеле 1.5. "Інтэграцыя намаганняў дзецичага сада, школы, сям'і, дзяржаўных і грамадскіх установ і службаў мікрасоцыуму ў выхаванні дзеци" на аснове вывучэння ста-ноўчага вопыту папярэдніх гадоў і асабістай вопытна-педагагічнай**

работы разглядаюцца перспектывныя айчынныя і сусветныя падыхо-ды да выхавання дзеци супесчымі намаганнямі школы, сям'і, дзяр-жайных і грамадскіх установ і службаў.

Зыходзячы з аб'ектыўнай реальнасці, што заўсёды былі, ёсць і будуць сям'і "добрая", "не зусім добрая", "дрэнныя" у плане выхавання дзеци, пераважна большасць педагогаў і псіхолагаў адстой-вала і адстойвае ідэі і палажэнні аб адначасовым сумесным выхаванні і дзеци і бацькоў, аказанні псіхолага-педагагічнай дапамогі ўсім ка-тэгорыям сямей з боку школы і розных установ і службаў сям'і ў мік-расоцыуме з мэтай эфектыўнага рашэння сямейных і сацыяльных праб-лем грамадства (айчынныя: П.П.Блонскі, У.Ф.Валадзько, С.В.Кавалёў, Я.Л.Каламінскі, П.Ф.Лесгафт, А.С.Макаранка, В.А.Сухамлінскі, І.Ф.Хар-ламаў і інш.); замежныя: А.Адлер, Э.Бернэ, Дж.Ватсан, Т.Гардон, М.Джэймс, Х.Джынатом, Р.Дрэйкурс, Б.Скінэр, Т.Харыс, Ю.Хамяляй-нен і інш.).

Нельга выхоўваць дзеци, каб не выхоўваць бацькоў (П.П.Блонс-кі); пры арганізацыі сямейнага выхавання талоўная арганізуючая роля павінна належаць школе як прадстаўніку дзяржавы (А.С.Макаранка); "выхаванне бацькоў" — міжнародны тэрмін, пад якім разумеецца да-памога бацькам у выкананні імі функцый выхавацеля ўласных дзе-ци, бацькоўскіх функцый, у садзейнічанні росту свай асобы (Ю.Хамяляйнен і інш.).

Вывучэнне паказвае, што ў Беларусі ў 60-70-я гады значную да-памогу сям'і аказвалі саветы грамадскасці мікрараёнаў, саветы са-дзейнічання сям'і і школе на прадпрыемствах і ва ўстановах, дзіцячыя пакоі пры ЖЭСах, бацькоўскія камітэты школ і класаў, прадпрыемст-вы, калгасы і саўгасы, якія шэфтавалі над школай і праводзілі су-месна з бацькамі пэўную работу па выхаванні дзеци [2, 44-60]. У замежных краінах для метанакіраванай індывідуальнай работы з роз-нымі катагорыямі сямей скарыстоўваюцца школы і іншыя выхаваўчыя інстытуты, якія з'яўляюцца састаўной часткай мікрасоцыуму і непас-редна решчаюць яго сацыяльныя задачы: "педагогіка асяроддзя" у Францыі; выхаваўчыя цэнтры ў Венгрыі, якія аб'яўлююць усе выхаваўчыя, культурныя, спартыўныя, аздараўленчыя і службы мікрасоцыуму; абычынныя школы в Англіі і ЗША; бюро па проблемах сям'і і сістэма службаў сацыяльных работнікаў у ЗША; службы і пунк-

ты сацыяльных работнікаў у Швецыі і да т.п. У ЗША ўказанымі службамі вядзецца сістэматычная платная ці бясплатная работа па карэктнім сямейным адносін і зносін: для адной катэгорыі сямей — штодня; для другой — адзін раз у тыдзень; для трэцій — адзін раз у месяц. У Швецыі псіхолага-педагагічная дапамога ажыццяўляецца дыферэнцыравана і канфідэнцыйльна: асобна бацькам — мужу ці жонцы; сумесна бацькам і дзецям; асобна бацькам, якія аказаліся ў экстремальнай сітуацыі (сталі злоўжываць алкаголем, наркотыкамі і да т.п.); асобна дзецям такіх бацькоў.

Мы прытрымліваемся канцептуальнага палажэння аб тым, што ўзмацненне выхаваўчай функцыі сям'і магчыма толькі пры ўмове цалеснасці ўнутранай структуры мікрасоцыому, у якім аб'яднанне сямей (груп сямей) адказвае за выхаванне дзецей у сваім канкрэтным мікраасяроддзі і ў якім з гэтай мэтай ажыццяўляеца аб'яднанне ўсіх выхаваўчых структур. У сучасных умовах у Беларусі, калі комплекс адмоўных і супэрчлівых сацыяльных з'яў (збядненне вялікай калькасці сям'яў, страта бацькамі работы, плата за асобныя формы навучання і культурна-аздараўленчыя паслугі, агрэсія сродкаў відэа — і масавай інфармацыі, што негатыўна ўздзейнічае на свядомасць, пачуцці і паводзіны падлеткаў і моладэi, похічныя стрэсы ў экстремальных сітуацыях і інш.) разбурае сям'ю, шлюбна-сямейныя сувязі і адносіны, узрастоюць выхаваўчыя функцыі культурна-выхаваўчых устаноў і службаў мікрасоцыому, перш за ёсё школы. Яе вядучая роля абудзілена тым, што: 1) у пераломныя перыяды развіцця грамадства школа як дзяржаўна-грамадская ўстанова раней іншых сацыяльных інстытутаў успрымае новыя змененні, працэсы і з'явы; 2) нейтралізуе іх адмоўныя праяўленні; 3) выкарыстоўвае станоўчыя магчымасці ў выхаванні дзецей сумесна з рознымі катэгорыямі сямей. Пры гэтым школа, разнастайныя ўстановы і службы мікрасоцыому не падмяняюць бацькоў, а садзейнічаюць стварэнню ў сям'і і яе акружэнні: а) спрыяльнага маральна-псіхалагічнага мікрклімату; б) гуманістычных адносін і зносін паміж бацькамі і дзецьмі; умоў для гуманізацыі жыцця дзецей і яго пайнацэннага развіцця; в) супрацоўніцтва з рознымі катэгорыямі сямей; г) мэтанакіраванай індывідуальнай работы псіхолагаў, педагогаў, сацыяльных педагогаў і іншых спецыялістаў, якія арыентаваны на праblemsы сям'і і сямейнага выхавання; д) дыферэнцыраванага навучання бацькоў, падніцця іх педагогічнай культуры.

На аснове аналізу даных даследавання мы вызначаем важнейшыя тэндэнцыі ў інтэграцыі намаганняў у выхаванні дзецей: I. Да школьніх дзіцячых устаноў і сям'і: а) стварэнне розных відаў і тыпаў дашкольных устаноў, якія адпавядаюць запатрабаванням і інтарэсам дзецей і бацькоў; б) распрацоўка выхавацелямі сумесна з бацькамі сродкаў, метадаў і форм псіхофізічнага, маральнага і духоўнага развіцця асобы дзецяці; в) уключэнне бацькоў у выхаваўча-адукацыйны працэс дзіцячых устаноў; г) паглыбленне і правядзение групавой і індывідуальнай работы з дзецьмі, у якую ўключаюцца і якой навучаюцца бацькі; д) змяненне аўтарытарнай пазіцыі выхавацеляў і бацькоў на пазіцыю ўажлівых педагогаў, даследчыкаў, выхавацеляў, якія працуяць сумесна па індывідуальнай праграме выхавання канкрэтнага дзецяці. II. Школы і сям'і: а) скрыстанне ў гарадской і сельскай мясцовасці для супрацоўніцтва педагогаў, бацькоў, дзецей, прадстаўнікоў грамадскасці на прынцыпах узаемапавагі, партнёрства, садружнасці і сумеснай дзеянісці інтэграваных аб'яднанняў, у якіх працякае адукацыйна-выхаваўчая работа з дзецьмі розных узростаў, распрацоўваюцца варыянты выхаваўчай работы, якая заснована на мясцовых традыцыях са скрыстаннем ідэй і воліту народнай педагогікі; праходзіць уладкаванне дзецяці-сірот з дзіцячых дамоў і школ-інтэрнатаў у сям'і і ва ўстановы тыпу "дзіцячы сад-школа-дзіцячы дом"; адказваеца дапамога ў сацыяльной абароне і падтрымцы бацькоў і дзецей праз інфармацыйна-прававыя пункты, сямейныя клубы, ініцыятывы дзецячай аб'яднанні; б) пераход ад элізадычна-стыхійнага узаемадзейнія па праblemsах навучання і выхавання дзецей да пастаяннага на аснове канкрэтных праграм сумеснай дзеянісці з улікам спецыфікі рэгіёну, школы, кантынгенту дзецей і бацькоў; в) распрацоўка рэгіональных праграм выхавання; г) псіхолага-педагагічнае навучанне, кансультаванне і асвета бацькоў у цэнтрай і службах псіхолага-педагагічнай дапамогі, школах і факультэтах для бацькоў, маладых бацькоў, будучых мацярок, бацькоў і мацярок, што злоўжываюць алкаголем, скрыстанне актыўных форм дыферэнцыраванага псіхолага-педагагічнага навучання бацькоў (гл. разд. 1:5 і 2:5). III. Устаноў і службаў мікрасоцыому і сям'і: а) стварэнне дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, фондаў, цэнтраў і службаў з мэтай аказання індывідуальнай сацыяльна-еканамічнай, медыцынскай, прававой, псіхолага-педагагічнай дапамогі і падтрымкі

сям'і, асобным катэгорыям дзяцей; б) функцыянаванне разнастайных службаў — сацыяльна-прававой, сацыяльна-педагагічнай, медыка-сацыяльнай, сацыяльна-бытавой, сямейнай медыка-псіхолага-педагагічнай, сацыяльнай службы на прадпрыемствах і ў сферы заняцці і інш.); в) узнікненне інстытута сацыяльных педагогаў і работнікаў, разгортванне дзейнасці сацыяльных педагогаў, якія арыентаваны на работу з сям'ёй [1, 133-137].

Дзейнасць арганізацый, фондаў, цэнтраў і службаў з сям'ёй грунтуюцца на аснове наступных такіх важнейшых пранцыпаў: 1) тэрытарыяльнасці (набліжэнне да канкрэтных сямей, сямейна-суседскай супольнасці, сацыякультурнаму мікраасяроддзю); 2) усевагульнасці (правядзенне работы з усімі катэгорыямі сямей, бацькамі, дзецьмі, іншымі членамі сям'і з улікам іх узросту, патрэбнасцей, інтарэсаў); 3) дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі дапамогі на аснове асобаснага падходу; 4) сумеснасць намаганняў розных спацыялістаў (псіхолагаў, педагогаў, псіхіятраў, нарколагаў, дэфектолагаў, псіхатэрапеўтаў, сацыяльных работнікаў, юрыстаў і інш.); 5) развіцця ўласна сямейнага выхаваўчага патэнцыялу (псіхолага-педагагічнае навучанне, выхаванне, самавыхаванне кожнага члена сям'і і выкарыстанне яго магчымасцей у выхаванні дзяцей); 6) арганізаціі, кантролю, аценкі і карэктроўкі сумеснай выхаваўчай дзейнасці.

Намі таксама выдэяляюцца чатыры асноўныя ўзаемазвязаныя этапы, якія ў сваім развіцці праходзяць празэс інтэграцыі намаганняў дзяцячага сада, школы, дзяржаўных і грамадскіх устаноў і службаў мікрапацоцуimu і сям'і ў выхаванні дзяцей. На першым (дыягностычным) ідзе вывучэнне саставу дзяцей і дарослых, сацыяльных умоў, наяўнасці выхаваўчых інстытутаў, матэрыяльных магчымасцей, педагогічнага патэнцыялу бацькоў і прадстаўнікоў грамадства, узроўню іх агульной і псіхолага-педагагічнай адукцыі, узроставага саставу, індывідуальных магчымасцей і інтарэсаў; на другім (арганізацыйным) ажыццяўляюцца непасрэднае аб'яднанне выхаваўчых структур сяла, раёна (мікрараёна), горада, вобласці, ствараюцца каардынацыйныя цэнтры і розныя тыпы інтэграваных аб'яднанняў; на трэцім (уласна выхаваўчым) вызначаюцца задачы выхаваўчай работы ў мікраасяроддзі, адбор яе зместу, выбар сродкаў і форм выхавання і псіхолага-педагагічнай асветы і навучання розных катэгорый бацькоў у залежнасці ад узросту,

полу, адукцыі, узроўню агульной і педагогічнай культуры; на чацвёртым этапе (ацэнчана-карэктіровачным) ідзе аналіз сумеснай работы і ацэнка яе вынікаў. З улікам становішча і адмойнага ў вопыце выхаваўчай дзейнасці ажыццяўляюцца карэктроўка далейших задач, зместу, сродкаў і форм выхавання дзяцей.

У другой главе **"МЕТАДЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ СЯМЕЙНАГА ВЫХАВАННЯ"** на аснове шматгадовай педагогічнай і волытна-эксперыментальнай работы ў сем'ях і школах Беларусі раскрываюцца шляхі, формы і методы сямейнага выхавання; паказваюцца асаблівасці выхавання прыёмных дзяцей у дзіцячым доме сямейнага тыпу; апісваецца волытна-эксперыментальная работа, якая звязана з павышэннем культуры зносін бацькоў з дзецьмі; выдэяляюцца важнейшыя напрамкі ў скарыстанні становічых традыцый народнай сямейнай педагогікі ў выхаванні дзяцей у сучасны перыяд нацыянальнага адраджэння; даецца харктарыстыка шматлікіх шляхоў і форм павышэння педагогічнай культуры бацькоў (гэтыя праблемы раскрываюцца ў працах 1, 8, 10, 18-23, 44-49, 57-67).

У раздзеле 2.1. **"Шляхі, формы і методы сямейнага выхавання"** намі выдэяляюцца найбольш тыповыя шляхі і формы выхавання дзяцей 11-15 гадоў грамадзянамі-патрыётамі, працаўнікамі, сям'янінамі, якія непасрэдна выкарыстоўваліся і выкарыстоўваюцца ў сям'і, а таксама ў сумеснай дзейнасці школы, сям'і, грамадскіх арганізацый і службаў соцыуму. Многія з іх апрабаваны асабіста ў ходзе педагогічнай і волытна-эксперыментальнай работы, бацькамі і педагогамі пры нашым удзеле, кансультаванні, падрыхтоўцы планаў і праграм прыядзення і апісаны ў кнігах і дапаможніках для бацькоў і педагогаў [2, 3, 4, 7, 8].

#### *Шляхі і формы работы па выхаванні:*

<i>Грамадзяніна-патрыёта</i>	<i>Працаўніка</i>	<i>Сям'яніна</i>
Гутаркі-успаміны бацькоў і родзічаў.	Сумесная з бацькамі дамашняя праца.	Вывучэнне і апісанне генеалагічнага дрэва свайі сям'і

Паходы і паездкі бацькоў з дзэ́цьмі па родным краі, Беларусі, у іншыя краіны.	Выраб цацак і сувеніраў з саломкі, прыроднага матэрыялу, лыку, лазы.	Афармленне фотальбомаў, сямейных газет.
Стварэнне сямейных лёта-пісаў, рукапісных кніг і дэйнікаў.	Праца на прысядзібных і дачных участках, у полі, лесе, на лузе.	Дзень нараджэння сям'і (свята Сям'і).
Узнаўленне сямейных архіваў.	Вырошчванне пакаёвых раслін і кветак.	Уключэнне старых дзяцей у працэс догляду і догляд свойскай жывёлы і птушак.
Перадача дзяцям, унукам і праўнукам сямейных рэліквій.	Догляд свойскай жывёлы і птушак.	Удзел дзяцей у вясельным абрадзе, у святкаваннях залатых і сярэбрных вяселляў родных і блізкіх людзей.
Выкарыстанне дакументальных кніг і матэрыялаў для вывучэння геральдичнага мінулага сям'і, бацькоў, родзічаў, беларускага народа.	Падрыхтоўка асабістых падарункаў для бацькоў, членаў сям'і, якія зроблены рукамі дзяцей.	Падрыхтоўка і правядзенне народных абрадаў, што звязаны з памінаннем продкаў (Радаўніца, Сёмуха, Дзяды), прывядзенне ў парадак магілак і помнікаў.
Сямейныя чытанні.	Навучанне дзяцей сямейным рамёствам і ўмельству бацькоў і дзядоў, мацярок і бабуля.	Школы і гурткі юных талентаў.
Сустрэчы ў сям'і з сябрамі бацькоў па зброі і сумеснай працы.	Удзел у вясковых пасядзелках.	Майстэрні і гурткі народных рамёстваў.
Удзел бацькоў і дзяцей у патрыятычных акцыях і святах.		
Вечары "Маладосць нашых дзядоў і бабуль (бацькоў і мацярок)".		

Фестывалі і святы мас-тацтваў (беларускай народнай песні, танца, музыкі, жывапісу).	Клубы "Майстар", "Механізтар", "Фермер", "Гаспады-дуля і бабуля", "Маці і бацька".	Гутаркі "Твая сям'я", "Праца бацькоў", "Дэяния".
Клубы "Я і Айчына", "Мая родная Беларусь", "Роднае слова". Удзел бацькоў і дзяцей у працы пры рэстаўрацыі і аднаўленні цэркваў, касцёлаў, помнікаў мінішчыны.	Конкурсы юных вязальщыц, вышывальщыц, гаспадынь, механізатаў.	Выступленні перад падлёткамі сямейных пар, якія адсвяткалі "сярэбраны" і "зала-тая" юбілеи сумеснага жыцця.
Прывядзенне ў парадак брацкіх магіл, помнікаў, абеліскі.	Народныя святы і абрады працы і ўраджаю (Зажынкі, Дажынкі, Дакопкі, Багач).	Круглыя сталы: "Гонар сям'і", "Сямейныя традыцыі".
Аказанне дапамогі ветэранам вайны і працы.	Ушанаванне знамітых сямейных працоўных дынастый.	Святочныя вечары.
Выкарыстанне гісторыка-краязнаўчых музэяў.	Конкурсы сямей "Зрады-рыны", якія прысвечаны Міжнародным талентам", "Сямейныя роднаму году пірагі", "Наши кветкі".	Конкурсы сямей "Зрады-рыны", якія прысвечаны Міжнародным талентам", "Сямейныя роднаму году пірагі", "Наши кветкі".
Злёты юных абаронцаў Айчыны, ветэранаў вайны і працы.	Удзел у прадукцыйнай выставе Міжнародных брагад, клубы "Экалогія", "Да таямніц прыроды" і інш.).	Удзел у святкаванні Міжнароднага дня сям'і (15 мая). Індывідуальная консультацыя, спецыялістай па
Удзел у рабоце дзіцячага парламенту, у арганізацыі най дзейнасці (праци, прыродаахоўнага дня сям'і (15 мая)).		
"Маленкія грамадзяне Рэспублікі Беларусь."		

Правядзенне пошукаў і навукова-даследчай работы сумесна педагогамі, бацькамі, дзецьмі.

Збор матэрыялаў для вучэбных курсаў і факультатываў "Спадчына роднага краю".

На аснове сучасных класіфікацый агульных метадаў выхавання, метадаў сямейнага выхавання, метадаў выхавання дзеяцей у сям'і, што назапашаны народнай сямейнай педагогікай (гл. разд. 2.4), вывучэння тэарэтычных падыходаў і практикі сямейнага выхавання мы вызначаем паняцце "метадаў сямейнага выхавання". Пад імі разумеем сукупнасць спосабаў выхаваўчых узаємадзвярненні бацькоў з дзецьмі, якія дапамагаюць апошнім развіваць свою свядомасць, пачуцці і волю, актыўна стымулююць (заахвочваюць) фарміраванне воліту паводзін, арганізацыю самастойнай жыццядзейнасці, паўнацэннае выхаванне і развіццё.


Практика ўжывання бацькамі разнастайных метадаў выхавання (станоўчы прыклад бацькоў, перакананне, прывучэнне, практиканне, даручэнне, пераключэнне, патрабаванне, стымуляванне да самакантролю, заахвочванне, пакараннне) у злучэнні з багаццем прыёмаў, параўнальны аналіз метадаў, якія прымяняюцца бацькамі ў сям'і, а педагогамі ў школе, даюць магчымасць сцвярджаць, што выдзяленне некіх асобных метадаў сямейнага выхавання неправамерна, хаця сам тэрмін "метады сямейнага выхавання" увайшоў у навуковае ўжыванне, так як гутарка ідзе аб скарыстанні агульнапрынятых педагогічных метадаў у працэсе сямейнага выхавання. Бацькі, як і педагогі, скарыстоўваюць адзін і той жа комплекс (набор, сукупнасць) педагогічных метадаў выхавання. Заўважаюцца толькі спецыфіка ў прымяненні гэтых метадаў пры выхаванні дзеяцей ва ўмовах сям'і, якая залежыць ад агульнай культуры бацькоў, іх жыццёвага воліту, псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкі, спосабаў арганізацыі жыццядзейнасці бацькоў і дзеяцей. Вывучэнне практикі сямейнага выхавання сведчыць аб тым,

Удзел падлёткаў, праблемах ся-  
юнаку і дзеячут у ра-  
боце пастаянна дзею-  
чых працоўных аўтад-  
нанняў (брыгад, май-  
стэрніў, фермай, дзі-  
цячых кааператываў і  
інш.).

Удзел у міла-  
сэрнай дзейнас-  
ці (аказанне  
дапамогі саста-  
рэлым і нямог-  
лым родзічам,  
дзецям-сиротам).

што спецыфіка скарыстання метадаў выхавання дзеяцей у сямейных умовах абумоўлена: 1) падыходамі да выбару мэты і задач выхавання, якія ставяць перад сабой бацькі; 2) змяненнімі адносін у стылі і вобразе сямейнага жыцця, маральна-псіхалагічным клімаце сямейнага мікраасяроддзя; 3) змяненнімі ў дзейнасці і зносінах бацькоў і дзеяцей; 4) індывідуалізацый працэсу выхавання ў сям'і; 5) роднаснымі сувязямі і пачуццямі бацькоў, іншых членоў сям'і і дзеяцей; 6) асобаснымі якасцямі бацькі, маці, іншых членоў сям'і, іх духоўнымі і маральнymi каштоўнасцямі і арыенцірамі; 7) вопытам бацькоў і іх практичнымі ўмэннямі пры рэалізацыі комплексу метадаў з улікам узросту дзеяцей; 8) асобай адчувальнасцю бацькоў да кожнага дзіцяці: "пачуццё аўтакта", "пачуццё меры", "пачуццё такту", "пачуццё дачынення", "пачуццё арыенціра" (Н.В.Кузьміна, М.В.Кухараў).

Аналіз дае магчымасць зрабіць вывад аб тым, што найбольш складаным для бацькоў з'яўляецца авалоданне практичным механізмам рэалізацыі таго ці іншага метада выхавання. Практика паказывае, што адзін і той жа метад выхавання выкарыстоўваецца рознымі бацькамі па-рознаму і з розным эфектам "уздзеяння" на дзеяцей. Найбольшая складанасць і "роскід" заўважаюцца пры прымяненні метадаў пераканання, патрабавання, заахвочвання, пакарання. Адна катэгорыя бацькоў пераконвае дзеяцей з дапамогай добразычлівасці і даверлівасці ў час зносін; другая — пастаяннага стрымлівання слова і "неадкладнага ўздзеяння"; трэцяя — логікі ўздзеяння становічага прыкладу; Чатвёртая — надакучлівых павучанняў, папрокай, вокрыкай, пагроз; пятая — пакаранняў, у тым ліку і фізічных. У ходзе вывучэння бацькамі праблем, якія звязаны з прымяненнем метадаў выхавання дзеяцей у сям'і, намі засяроджвалася ўвага на распрацоўцы практичнага механізма рэалізацыі кожнага метада, асноўных умоў яго скарыстання ў мэтах найболыш дзейснага ўздзеяння на свядомасць, пачуцці і паводзіны дзеяцей і ўстанаўлення гуманістычных адносін у сям'і паміж старшымі і малодшымі. Схематычна даеца практичная рэалізацыя метада патрабавання (гл. рис. 2.1) — аднаго з найбольш пашыраных у практикы і складаных у прымяненні ва ўмовах пастаянна дзеючых роднасных адносін, калі цяжка пранікніц пачуццё такту, меры, "залатай сярэдзіны" паміж любою і патрабаваннем (любою ≠ патрабаванне) [56, 80-85].



**Раздзел 2.2. “Асаблівасці выхавання прыёмных дзяцей у дзяцічым доме сямейнага тыпу”.** Адной з актуальных проблем сямейнага выхавання з’яўляецца выхаванне прыёмных дзяцей ва ўмовах функцыянування дзіцячых дамоў сямейнага тыпу (ДДСТ). ДДСТ, якія сталі стварацца ў Беларусі ў 1988 г., з’яўляюцца адной з форм уладкавання ў сям’ю дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі. Яны функцыянуюць ў выглядзе асобнай сям’і, у якой агульная колькасць родных і прыёмных дзяцей, як правіла, не перавышае 10 чалавек, ці ўваходзяць у састаў дзіцячай вёскі (гарадка). Бацькі-выхавацелі ў адносінах да дзяцей, якіх яны бяруць на выхаванне, выконваюць функцыі апекуноў (папячыцеляў).

Даследаваннем, што праводзілася ў 1991-1993 гг., было ахоплены 23 дзіцячыя дамы сямейнага тыпу (17 гарадскіх і 6 сельскіх) Беларусі з агульнай колькасцю дзяцей 195 (приёмных — 150, родных — 45) і 123 дзіцячыя дамы сямейнага тыпу краін СНД (Казахстан, Малдавія, Расія, Украіна).

На працягу 1991-1992 гг. былі наведаны ўсе ДДСТ Беларусі, праведзены назіранні, вывучэнне, гутаркі з бацькамі-выхавацелямі і дзецьмі, анкетаванне, інтэрв’юіраванне, дэталёвае апісанне кожнай сям’і па наступных раздзалах: 1. Склад сям’і. Жыллёвый ўмовы. 2. Псіхолага-педагагічная характеристыка прыёмных і родных дзяцей. 3. Парадак падбору прыёмных дзяцей для ДДСТ. 4. Адаптацыя прыёмных дзяцей у новай сям’і. 5. Арганізацыя жыццядзейнасці дзяцей і дарослых. 6. Прапановы, парады, рэкамендацыі бацькоў-выхавацеляў. Акрамя таго, праведзена паглыбленае анкетаванне 23 бацькоў-выхавацеляў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу Беларусі і 123 — з краін СНД.

На аснове даных праведзенага даследавання, вывучэння вынікаў айчынных (А.М.Прыхажан, Н.М.Талстых, Т.І.Юферава), замежных псіхолаг-педагагічных даследаванняў (А.Адлер, М.Айнсворз, Дж.Боулбі, Г.Гайнэр, Й.Лангмейер, З.Матэйчык, Э.Піклер, А.Фрейд), якія распрацоўвалі праўлемы развіцця і паводзін дзяцей у сям’і і па-за ёю, розных відаў дэпрывациі, зносін і адносін прыёмных дзяцей з маці, бацькамі, зроблены педагогічныя вывады аб выхаваўчай работе бацькоў-выхавацеляў ДДСТ, матывах іх дзейнасці, адносінах да ДДСТ родных і блізкіх людзей, афіцыйных дзяржаўных асоб, асаблівасцях працэсу адаптацыі прыёмных дзяцей у новых сем'ях, спецыфіцы іх выхавання ((гл. працы 10, 23, 46, 47).

Даследаванне сведчыць, што ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу асабліва востра стаіць праблема маральна-эмацыянальнага выхавання. Задача заключаецца ў тым, каб сфарміраваць у прыёмных дзяцей, якія заходзіліся ва ўмовах мацярынскай дэпрыывацыі (ад англ. deprivation — пазбаўленне, абмежаванне; г. эн. пазбаўленне дзіцяці магчымасцей непасрэдна заходзіцца ў кантакце з маці, уступаць з ёю ў зносіны), правільныя адносіны да бацькоў, іншых людзей, дзяцей, са міх сябе. Найбольш тыповымі асаблівасцямі ў маральна-эмацыянальным выхаванні з'яўляюцца:

1. Устанаўленне добразычлівых адносін з той катэгорый прыёмных дзяцей, якія негатыўна, з праяўленнямі элементаў агрэсіі адносіца да бацькоў-выхавацеляў, родных дзяцей, іншых членаў сям'і. Такія адносіны назіраліся ў 17 з 180 дзяцей ва ўзросце 11-15 гадоў і, як сведчыць вывучэнне, залежаць ад узроставых асаблівасцей; узроўню выхаванасці дзяцей; вопыту іх ранейшых адносін з людзьмі, што былі сфарміраваны ў дзяржаўных дзіцячых установах; адмоўных прывычак, што караняцца "у доўгіх радах умоўных рэфлексаў" (І.П. Паўлаў) і час ад часу ўзнаўляюцца самі па сабе. Станоўчыя вынікі ў працэсе ўстанаўлення добразычлівых адносін з прыёмнымі дзецьмі прыносяць: 1) аналіз прычын (вытокаў) негатыўных адносін дзяцей да іншых людзей; 2) кантактаванне з будучымі прыёмнымі дзецьмі ў перыяд папярэдніх наведванняў у дзіцячых дамах і школах-інтэрнатах; 3) вывучэнне і ўлік абставін і ўмоў жыцця дзіцяці ў ранейшай сям'і і дзіцячай установе; 4) наладжванне шчырых і сардэчных зносін з дзецьмі пры запрашэнні іх у сям'ю на некалькі дзён у перыяд канікул, у выхадныя і святочныя дні; 5) аналіз узаемаадносін прыёмных дзяцей з роднымі і блізкімі ім людзьмі (братаўмі, сёстрамі, мацяркамі, дзядулямі і бабулямі); 6) правядзенне з дзецьмі сумесных сямейных працоўных спраў, гульняў, святаў; 7) праяўленне натуральнай мацярынскай і бацькоўскай любві, клопату, ласкі, дапамогі; 8) прытрымліванне адзінных патрабаванняў з боку бацькоў і іншых членаў сям'і да родных і прыёмных дзяцей.

2. Пашырэнне сферы зносін прыёмных дзяцей. Вывучэнне пытання зносін гэтых дзяцей у дзяржаўных установах паказвае, што яны пастаянна заходзяцца ў зносінах у асноўным з адной групай равеснікаў; у іх амаль не развіваюцца ці развіваюцца вельмі слаба навыкі

зносін з незнаёмымі людзьмі; харacterным стылем іх зносін з'яўляюцца "зносіны-абвінавачванне", "зносіны-абарона"; у іх адсутнічаюць здольнасці спачуваць і суперажываць іншым людзям; заўважаюцца аднатаўпнасць і беднасць звароту і мовы. Зняццу адзначаных негатыўных бакоў зносін садзейнічае мэтанакраваная дзейнасць бацькоў-выхавацеляў у двух напрамках: практычнае навучэнне навыкам зносін у новай сям'і — з бацькам, дзядулем, бабуляй, са сваімі роднымі братамі і сёстрамі (якіх адшукваюць бацькі-выхавацелі і аб'ядноўваюць у новай сям'і), з усімі дзецьмі; пашырэнне сферы зносін у дзіцячым садзе і школе — з нянькамі, выхавацелямі, педагогамі, вучнямі; у гуртках, студыях, секцыях, клубах, дзіцячых арганізацыях — з равеснікамі, педагогамі, выхавацелямі, культработнікамі, сацыяльнымі педагогамі, трэнерамі.

3. Маральна-палаўная асвета і адукацыя той катэгорый прыёмных дзяцей, якая набыла вопыт сексуальных скажэнняў (скрыўленняў), што быў "узяты" імі ў сем'ях бацькоў-алкаголікаў, прастытуутак, з "трайдціці" няправільных адносін падлеткаў да дзяўчынок у дзіцячых дамах. Станоўчыя вынікі ў гэтым напрамку даюць: 1) наглядны прыклад паважлівых, клапатлівых, далікатных адносін бацькі і маці; 2) устанаўленне гуманых і паважлівых адносін паміж бацькамі і дзецьмі, паміж хлопчыкамі і дзяўчынкамі; 3) арганізацыя разнастайных відаў дзейнасці дзяцей непасрэдна ў сям'і, у сумеснай работе сям'і і школы (пазнаваўчай, гульнявой, мастацкай, спартыўна-аэдараўленчай); 4) індывідуальная работа бацькі з хлопчыкамі, а маці — з дзяўчынкамі; 5) арганізацыя бацькамі індывідуальных кансультатый і гутарак для дзяцей у спецыялістай (урочоў, похолагаў) і реалізацыя іх рэкамендацый у працэсе сямейнага выхавання.

4. Выхаванне беражлівых адносін да рэчаў і хатнай маё масці. Як паказваюць даныя, большасці прыёмных дзяцей харacterны "варварскія" адносіны да рэчаў і адзення", "нічыменне берагчы рэчы і хатнюю маё масць". Такія адносіны абумоўлены тым, што ў дзяржаўных дзіцячых установах дзеци: а) атрымлівалі ўсё неабходнае для жыцця ў гатовым выглядзе; б) не мелі прадстаўлення аб грашовых расходах і бюджетзе; в) не разумелі, што ў выраб рэчаў, адзення, маё масці ўкладзены чалавечая праца, розум і сілы. Ва ўмовах новай сям'і ў мэтах выхавання беражлівасці ў прыёмных дзяцей станоўчыя вынікі даюць на-

ступныя сродкі і формы работы бацькоў-выхавацеляў: прыцягненне дзяцей да вядзення сямейнага бюджету, планавання грошовых расходаў на тыдзень і месец, пакупкі рэчаў, адзення, прадметаў хатняга ўжытку; выдача дзецим грошай для асобных асабістых пакупак; удзел дзяцей у добраўпарадкаванні кватэры, спальных, гульневых пакояў і вугалкоў; выраб сумесна з бацькамі неабходных рэчаў для хатніх патраб (падставак для посуду, вешалак для адзення, скрынак для абутку, клетак для птушак) і сямейных падарункаў (альбомаў, шкатулак, сурвэтак, ваз, чаканак і да т.п.); вырошчванне гародніны і кветак; наўучанне хлопчыкаў слясарнай і столярнай справе, а дзяўчынкі — дамаводству у хатніх ці школьніх умовах; наўучанне дзяцей у гуртках тэхнічнай і мастацкай творчасці, юных эколагаў, натуралістаў, тэхнікаў, народных умельцаў [1, 107-118].

**Раздзел 2.3. “Удасканаленне зносін бацькоў з дзецимі”.** Адным з аспектаў даследавання зносін было выяўленне ступені задаволенасці і незадаволенасці падлеткаў пры зносінах з імі бацькоў і адпаведна прычын іх незадаволенасці зносінамі з бацькамі [4, 7, 16, 17, 37] (гл. табл. 2.1).

Табліца 2.1

Даныя аб задаволенасці або незадаволенасці падлеткаў пры зносінах з імі бацькоў

Ступень задаволенасці падлеткаў пры зносінах з імі бацькоў (у %)	11-12 гадоў 300 чал.	12-13 гадоў 300 чал.	13-14 гадоў 300 чал.	15-16 гадоў 300 чал.
Поўнасцю задаволены	41,8	43,2	31,9	20,9
Часткова задаволены	42,3	42,4	34,1	36,8
Зусім не задаволены	11,8	11,5	32,4	41,2
Не змаглі адказаць	4,1	2,9	1,6	1,1

З табліцы відаць, што малодшыя падлеткі ў большасці задаволены зносінамі з імі бацькоў поўнасцю і часткова (дзеци 11-12 гадоў — 84,1%, 12-13 — 85,6%). Задаволенасць старшых падлеткаў значна зніжаецца (у падлеткаў 13-14 гадоў яна складае 66,8%, 15-16 — 57,7%). У той жа час незадаволенасць зносінамі ў старшых падлеткаў даволі высокая (у падлеткаў 13-14 гадоў — 32,4%, 15-16 — 41,2%). У малодшых падлеткаў незадаволенасць зносінамі з імі бацькоў адносна невязлікая (у дзяцей 11-12 гадоў — 11,8%, 12-13 — 11,5%).

На аснове якаснага аналізу пісьмовых адказаў падлеткаў у апытальніках, анкетах, сачыненнях мы выяўлі асноўныя прычыны іх незадаволенасці пры зносінах з імі бацькоў: 1) адсутнасць добразычлівасці, душэшнай шчодрасці, дабраты і чуласці з боку бацькі і маці; 2) парушэнне такту; 3) адсутнасць культуры зносін; 3) “казёнішчына” зносін, няўменне выклікаць у дзяцей спачуванне і суперажыванне; 4) разыходжанне паміж словамі і паводзінамі бацькоў; 5) адсутнасць маральнага аўтарытэту бацькоў і інш.

Пры вывучэнні прычын незадаволенасці падлеткаў пры зносінах з імі бацькоў, матэрыялаў апытальнікаў саміх бацькоў было выяўлена, што іх пераважная большасць (68 з 109) у працэсе зносін з дзецимі далпускаюць элементарную памылкі і пралікі, якія з'яўляюцца вынікам недастатковай, а ў асобнай катэгорыі — ніzkай культуры зносін. Атрыманыя даныя былі ўлічаны пры правядзенні семінара-практыкума для бацькоў “Культура зносін бацькоў з дзецимі” (16 гадзін), які ставіў вырашэнне наступных узаемазвязаных задач: 1) засвоіць асновы психолага-педагагічных ведаў па проблеме зносін; 2) авалодаць уменнем разумення дзяцей, іх унутранага свету і псіхічнага стану; 3) наўчыцца разумець невербалальная паводзіны і зносіны дзяцей; 4) наўчыцца “чытаць” зваротную інфармацыю аб эфектыўнасці ўздзевяння на дзяцей слоў і звароту бацькоў, іншых членоў сям'і. Рэалізацыі гэтых задач садзейнічала мэтанакіраванне наўчання бацькоў па такіх тэмах: “Сутнасць бацькоўскіх зносін і іх функцыі”; “Вядомыя псіхолагі (А.А.Бадалёў, Л.С.Выгоцкі, Я.Л.Каламінскі, Я.С.Кузьмін, А.А.Лявонцеў, У.М.Мясішчаў і інш.) аб зносінах з дзецимі”; “Вядомыя педагогі (Я.А.Каменскі, Я.Корчак, Н.К.Крупская, А.С.Макаранка, В.А.Сухамлінскі, К.Д.Ушынскі) аб зносінах, як сродку маральнага выхавання дзяцей”; “Стылі зносін бацькоў з дзецимі”; “Вербалальная зносіны бацькоў з дзеци-

мі"; "Невербалльныя паводзіны і зносіны бацькоў і іх выхаваўчы ўплыў на асобу дзіцяці" і інш. Заняткі па кожнай тэмэ складаліся з тэарэтычнай і практычнай частак. Тэарэтычная частка садзейнічала вывучэнню паняцця зносін увогуле, бацькоўскіх у прыватнасці; разуменню зносін як сродку маральна-эмаяцыйнальнага выхавання дзяцей; засваенню важнейшых функцый бацькоўскіх зносін, спецыфічных психолага-педагагічных межанізмаў ўздзялення на асобу дзіцяці; вызначэнню ўмоў, пры якіх зносіны бацькоў найбольш спрыяльна ўпłyvaюць на свядомасць, пачуцці і паводзіны дзяцей; правіл, выкананне якіх станоўча ўпłyvaе на дзейнісць бацькоўскіх зносін.

Практычная частка ўключала: 1. Работу з аптыальнікамі, тэстамі, фотаздымкамі і малюнкамі дзяцей і бацькоў. 2. Аналіз сітуацый зносін бацькоў і дзяцей у сям'і. 3. Складанне індывідуальных праграм па вывучэнні асаблівасцей бацькоўскіх зносін. 4. Выкананне практычных заданняў і практыкаванняў, якія скіраваны на выпрацоўку ўменняў і навыкаў зносін з дзецьмі; ўменняў педагогічна правільна трymаць сябе ў канфліктнай (складанай, экстрэмальнай) сітуацыі ў сям'і ці ў працэсе зносін з дзіцем; способаў кіравання сабой, самарэгуляцыі; способаў апазнавання стану і настрою дзіцяці з даламогай невербалльных зносін і паводзін. 5. Выпрацоўка правіл, якія садзейнічаюць эфектыўнасці бацькоўскіх зносін у маральнym выхаванні дзяцей. 6. Трэнінгі, якія дапамагаюць разумець і правільна скарыстоўваць спосабы сваёй невербалльной камунікацыі (позу, жэсты, пантаміміку, міміку, паходку, позірк і да т.п.).

Атрыманне тэарэтычных ведаў, авалоданне найбольш важнымі практычнымі ўменнямі і навыкамі дазволіла бацькам больш кваліфікавана падыходзіць да ажыццяўлення працэсу зносін з падлёткамі, пазбягаць пры зносінах тыповых памылак і праплікай. На пачатак заняткай 78 бацькам (5 груп па 15-16 чалавек), што ўмоўна былі аднесены намі да пяці асноўных катэгорый, былі ўласцівы тыя ці іншыя тыповыя памылкі і праплікі ў зносінах з падлёткамі (гл. табл. 2.2). Пасля заканчэння заняткай 52 бацькі адзначылі, што ім удаецца ў большасці выпадкаў пазбягаць гэтых памылак і праплікай; у адказах 26 бацькоў "праходзіла" прызнанне, што яны спраўляюцца і не робяць значных памылак пры зносінах з дзецьмі, хаця агульны стыль іх "паводзін і зносін у асноўным застаўся ранейшым".

Таблица 2.2

**Тыповыя памылкі і праплікі бацькоў пры зносінах  
з дзецьмі 11-15 гадоў**

Асноўныя катэгорыі бацькоў	Тыповыя памылкі і праплікі бацькоў пры зносінах з подлёткамі	Колькасць бацькоў, якім прысутны памылкі і праплікі у зносінах з падлёткамі	
		Усяго да навучання	Усяго пасля навучання
Першая	Нястрыманасць у зносінах, паспешнасць у меркаваннях і вывадах адносна часовага псіхачнага стану і дзеян- няў падлёткаў.	35	11
Другая	Фамільлярнасць, раздражняль- насць, непрыязнасць, гру- басць у зносінах і ў адно- сінах да падлёткаў.	18	7
Трэцяя	Залішняя прыдзірліваосьць да слоў, учынкаў і дзеянняў падлёткаў.	12	4
Чацвёртая	Вольнасць у зносінах з падлёткамі, паведамленне ім стыхійнай інфармацыі.	5	2
Пятая	Аптычнасць, абыякавасць, райунадушнасць у тых сіту- ацыйях зносін з падлёткамі, калі неабходна праявіць свое маральную пазіцыю.	8	2

У заключэнне трэба адзначыць, што найбольш тыповымі патрабаваннямі, якія выяўлены намі і выкананнё якіх бацькамі робіць больш дзейнымі ў выхаванні іх паўсядзённыя зносіны з падлеткамі, з'яўляюца: 1) паставанне падкрэсліваннё сваёй павагі да індывідуальнасці сына ці дачкі, іх імкнення да самасцярджэння ў сямейным мікракалектыве; 2) праяўленне асабістай прыхільнасці, інтэрэсу і павагі да ўсіх дзяцей у сям'і (родных і прыёмных); 3) паставанне гатоўнасці і ўмінне слухаць дзяцей, даваць ім магчымасць выгаворвацца, дзяліца, спрачацца, выказвацца, адстойваць свае думкі, погляды, перакананні; 4) адабрэнне станоўчых якасцей сына ці дачкі (нават з ускладненымі паводзінамі) перад тым, як паказаць іх памылкі ці пралікі ў паводзінах і дзеяннях; 5) ужыванне ненадакучлівых (неназойлівых) парад, заўваг, гутарак, дыялогу; 6) тактычны і непрыкметны паказ лепшых станоўчых якасцей сваёй асобы (эрудыцыі, працавітасці, пунктуальнасці, гуманных адносін да людзей, прыстойнасці, сумліннасці і інш.) без падкрэслівання перавагі над дзецьмі; 7) пазбяганне крыклівасці і павышанага тону; 8) валоданне сродкамі і прыёмамі вербальных і невербальных зносін; 9) стварэнне для дзяцей сямейной атмасферы любві, добразычлівасці, абароненасці, клопату, радасці і перспектывы.

**Раздел 2.4. “Выкарыстанне традыцый народнай педагогікі ў выхаванні дзяцей у сучаснай сям’і”.** На сучасным этапе адраджэння этнапедагогікі традыцый народнай сямейной педагогікі беларусаў (як своеасаблівія правілы, парадкі, паводзіны, звычаі, погляды, якія склаліся на працягу гістарычнага развіцця ў жыцці беларусаў ці асобных сямей і передаваліся ад старэйшага пакалення да малодшага) актуалізујуцца, “ажываюць”, выклікаюць цікавасць у бацькоў і дзяцей. Яны (традыцыі): 1) выступаюць у якасці своеасаблівага пераходнага звяна паміж мінулым і сучасным, якое забяспечвае пераемнасць і далейшае развіццё культуры народа; 2) функцыянуюць на пэўнай тэрыторыі, г. зн. з'яўляюцца рэгіональнымі; 3) передаюцца праз выхаванне, навучанне і сацыялізацыю, якія ажыццяўляюцца ў сям'і і рэгіональной супольнасці; 4) даюць правілы і нормы, якіх прытрымліваюцца бацькі і дзеці як жыхары вёскі, пасёлка, гарадка і як члены сям'і.

Вывучэнне вопыту выхавання дзяцей у сучаснай беларускай сям'і, практикі школьнай-сямейнага выхавання паказвае, што ў другой пало-

ве 80-х-пач. 90-х гадоў у сувязі з нарастаючым рухам нацыянальнага адраджэння ў працэссе скарыстання традыцый народнай сямейнай педагогікі ідзе ўдумлівае асэнсаванне: 1) задачі і зместу сямейнага выхавання (выхаванне добрасумленнага і ўмелага працаўніка, мужчыны і чеснага патрыёта Айчыны, добразычлівага і разважлівага сем'яніна); 2) найбольш пацыраных сродкаў сямейнага выхавання (працы, абраадаў, гульняў, святаў), сярод якіх фалоўным з'яўлялася праца; 3) асаблівасцей, падыходаў, элементаў методыкі выхавання дзяцей працаўнікамі ва ўмовах сям'і (успрыняцце працы як натуральнай жыццёвой неабходнасці; уключэнне ў працу ў форме гульні 4-6-гадовых дзяцей; навучанне бацькам мужчынскай працы хлопчыкаў, а маці жаночай — дзяўчынак; засвойванне дзецьмі правіл і тэрмінаў вядзення сельскагаспадарчых работ праз характарныя для беларусаў святы календарна-абрадавага цыклу; выкананне большасці відаў працы сумесна ўсёй сям'ёй і пад непасрэдным наглядам і кірауніцтвам бацькоў); 4) разнастайных метадаў сямейнага выхавання: прыкладу (узору), усялення, уключэння, навучання (прывучвання), практыкавання, парады, гутаркі (аповеду), перасцярогі, заахвочвання, намёку, патрабавання, папроку, выпрабавання, благаславення, асуджэння (ганьбы), пакарання і інш. [1, 66-67].

Вывучэнне сведчыць, што напрамкамі, па якіх бацькі і педагогі ажыццяўляюць работу па ўзнаўленні станоўчых здабыткаў народнай педагогікі і іх скарыстанні ў выхаванні дзяцей, з'яўляюцца: 1. Вывучэнне культуры, гісторыі, бацькоўскай спадчыны ў сістэме вучэбных прадметаў, курсаў, факультатываў, у змест якіх уключаюцца пазнаваўча-выхаваўчыя матэрыялы па этнографіі, этналінгвістыцы, фальклору, гісторыі і культуры Беларусі. 2. Правядзенне практычнай краязнаўча-даследчай работы, якая звязана са зборам матэрыялаў і апісаннем гісторыі сваіх вёсак, ласёлкаў і гарадоў, роднага краю, свайго радаслоўнага дрэва, традыцый сям'і, помнікаў культуры, вераванняў, народных святаў, абраадаў нараджэння, вяселля, паҳавання. 3. Удзел бацькоў і дзяцей у сумеснай працоўнай дзейнасці, якая накіравана на адраджэнне народных рамёслаў і промыслаў, што звязаны з выкарыстаннем драўніны, бяросты, лазы, чароту, саломкі, гліны і падрыхтоўкай вырабаў (лыжак, місак, хлебніц, маслёнак, рукамыйнікаў, кублаў, кашоў, шафоў, шкатулак, ваз, цацак, сувеніраў). 4. Уключэнне

бацькоў і дзяцей у мастацка-эстэтычную дзеінасць у гуртах беларускай народнай песні, фольклорных ансамблях, аркестрах народных інструментаў, харах, клубах, гуртках; авалоданне асновамі ганчарства, ткацтва, пляцення, саломапляцення, разьбы па дрэву, вышыўкі, размалёўкі настенных дываноў, вязанне кручиком, макрамэ; упрыгожванне знешняга выгляду дома і сядзібы (налічнікі, аканіц, вільчакоў, варот, брамак, плоту). 5. Укараненне ў правядзенне вольнага часу дзяцей і бацькоў рухомых народных гульняў: лапта, хадзьба на хадулях (калдыбах), "Агароднік", "Пасадка бульбы", "Хата" і інш. 6. Уключэнне бацькоў і мачярок у традыцыйна харктэрную для беларусаў міласэрную дзеінасць, якая звязана з клапатлівасцю аб дзецах-сіротах і дзецах, якія па розных прычынах засталіся без апекі бацькоў (усынаўленне, папячыцельства, стварэнне дзіцячых дамоў сямейнага тыпу) [44, 47]. 7. Падрыхтоўка і правядзенне бацькамі, педагогамі, дзецемі беларускіх народных святаў і абродаў (Каляды, Новы год, Масленіца, Гуканне вясны, Вялікдзень, Радаўніца (памінанне продкаў у першы пасля Вялікдня аўторак), Сёмуха, Купалле, Зажынкі, Дажынкі, Багач, Спас, Пакровы, Дзяды (дзень памінання памерлых родзічаў).

Намі робіцца вывад аб tym, што ўся работа па выкарыстанні традыцый народнай педагогікі ў сямейным выхаванні будзе даваць становічыя вынікі, калі педагогі і бацькі: 1) праводзяць яе на аснове календарнай абронасці беларусаў; 2) праяўляюць творчы падыход у працэсе выкарыстання тых ці іншых форм і сродкаў выхавання; 3) спалучаюць традыцыйныя і сучасныя формы работы; 4) не навязваюць змест работы, а тонка і арганічна ўключаюць яго ў паўсядзённую жыццядзеінасць дзяцей, бацькоў, педагогаў, усіх дарослых людзей; 5) улічваюць узроставыя асаблівасці дзяцей.

**Раздел 2.5. "Павышэнне педагогічнай культуры бацькоў".** На аснове аналізу важнейшых ідэй і тэндэнций у аказанні псіхолага-педагогічнай дапамогі сям'і можна зрабіць вывад аб tym, што наяўнасць педагогічнай культуры ў канчатковым выніку дапамагае бацькам: а) пераадольваць няўпэўненасць у сваіх сілах і магчымасцях у якасці выхавацеляў; б) нармалізаваць сваё асабістасць жыццё; в) палепшыць выхаванне дзяцей праз гуманізацыю іх жыццядзеінасці; г) зніці і пагрэдзіць негатыўныя сацыяльныя з'явы ў грамадстве, якія з'яўляюцца адным з выніку слабай работы па педагогізацыі і псіхолагізацыі сацыяльнага і сямейнага мікраасяроддзя.

Пад педагогічнай культурой бацькоў намі разумеемца педагогічная падрыхтаванасць іх як выхавацеляў, якая дае реальныя станоўчыя вынікі ў працэсе сямейнага і грамадскага выхавання дзяцей.

Педагагічная культура з'яўляецца састаўной часткай агульнай культуры бацькоў, у якой закладзены вопыт выхавання дзяцей у сям'і, што назапашаны чалавечтвам. Педагагічная падрыхтаванасць уключае ў сябе пэўныя аб'ёмы, галоўным чынам педагогічных і псіхолагічных ведаў, а таксама важнейшых медыцынскіх, прававых, эканамічных, экалагічных і інш., на аснове якіх у працэсе выхавання дзяцей выпрацоўваюцца выхавальніцкія ўменні і навыкі, развіваючы педагогічныя адольнасці і майстэрства.

Канкрэтныя даныя нашага вывучэння і выяўленне меркаваннія бацькоў аб іх псіхолага-педагогічнай падрыхтаванасці да выхавання дзяцей (усяго апытаннем было ахоплена 230 бацькоў і мачярок з поўных і няпоўных сямей) сведчаць аб tym, што 55,6% бацькоў, 48,5% мачярок з поўнай і 72,6% мачярок з няпоўнай сям'і ацэньваюць узровень сваёй псіхолага-педагогічнай падрыхтаванасці як "не зусім дастатковы", "недастатковы" ці "зусім недастатковы". Гутаркі з бацькамі ў час заняткаў у педагогічных лекторыях і юніверсітатах, пры наведванні сямей, пры правядзенні бацькоўскіх сходаў пацвярджаюць гэтыя даныя, якія даволі даставерна адлюстроўваюць становішча псіхолага-педагогічнай непадрыхтаванасці бацькоў і мачярок з поўных і мачярок з няпоўных сямей да выхавання дзяцей (асабліва ва ўзросце 11-15 гадоў: іменна падлеткавы ўзрост з'яўляецца для бацькоў і мачярок найбольш складаным у працэсе сямейнага выхавання). Што ж тычыцца псіхолага-педагогічнай непадрыхтаванасці 72,6% мачярок з няпоўных сямей, то гэта тлумачыцца галоўным чынам адсутнасцю ў сям'і мужчынскага (бацькоўскага) уплыву ў выхаванні, складаючы адносін падлеткаў з мачяркамі, парушэннем мачяркамі правіл і ўмоў зносін з дзецімі. Невялікая катэгорыя будучых бацькоў і мачярок, тых, хто мае шлюбны стаж да паўгода ці адзін год (34 чалавекі з 45, 24 жанчыны і 10 мужчын) перакананы, што яны "даволі добра падрыхтаваны да выхавання дзяцей", "будуць выхоўваць сваіх дзяцей так, як іх выхоўвалі бацькі", "не бачаць пакуль што тут нейкіх асаблівых проблем". Удакладненне іх адказаў паказвае, што такая самаўпэўненасць

будучых бацькоў і мацярок вынікае з таго, што яны: 1) не прадстаўляюць паставаных складанасцей, цяжкасцей і супярэчнасцей у сямейным выхаванні; 2) не прадбачаць непрадказальных дзеянняў, учынкаў і паводзін дзяцей на розных узроставых этапах; 3) не разумеюць глыбіні, складанасці і далікатнасці сямейных адносін; 4) не "прагназуюць" і не ацэнваюць сябе ў якасці выхавацеляў.

Даныя гэтага лакальнага даследавання, аналіз вынікаў масавага пісьмовага анкетавання 800 бацькоў, мацярок, іншых членau сям'і (Г. Брэст і Брэсцкая вобласць), якое дапаўнялася данымі вусных субядаванняў з бацькамі, мацяркамі і іншымі членамі сям'і, перапіскі, інтэрв'ю пры наведванні сямей, дадатковых апытальнікаў, якія запаўняліся бацькамі ў час заняткаў у лекторыях і ўніверсітэтах педагогічных ведаў, дазволілі, побач з устанаўленнем становучых здабыткаў, больш дэталёва высветліць стан псіхолага-педагагічнай асветы; атрымаць аб'ектыўную карціну функцыянавання тых звенняў, праз якія яна ажыццяўлялася; істотны недахопы ў яе правядзенні; спланаваць волытна-педагагічную і арганізацыйную работу па мэтанакіраваным псіхолага-педагагічным навучанні і асвеце бацькоў у распубліцы. Вывучэнне паказала, што псіхолага-педагагічная асвета праходзіла для: бацькоў дзяцей дашкольнага ўзросту непасрэдна ў яслях і дзіцячых садах; бацькоў дзяцей школьнага ўзросту — у агульнаадукатыўных школах, прафэхучылішчах, сярэдніх спецыяльных навучальных установах; маладых бацькоў — у дзіцячых і жаночых кансультациях, у спецыяльных лекторыях; юнакоў і дзяўчат старших класаў — праз вывучэнне курса "Этыка і псіхалогія сямейнага жыцця", пазакласную работу; дарослага насельніцтва — праз перыядичны друк, тэлебачанне, спецыяльную медыцынскую і псіхолага-педагагічную літаратуру. Істотны недахопы асветы бацькоў: разрозненасць яе звенняў; адсутнасць пераемнасці паміж імі; недастатковая псіхолага-педагагічная падрыхтоўка кадраў, якія праводзяць навучанне бацькоў; адсутнасць навукова-метадычнага забесплечэння працэсу правядзення псіхолага-педагагічнага навучання бацькоў асновам сямейнага выхавання; аднастайнасць форм навучання і павышэння педагогічнай культуры бацькоў [1, 141-143].

Волытна-педагагічная работа па мэтанакіраваным псіхолага-педагагічным навучанні бацькоў, мацярок, іншых членau сям'і ажыццяўлялася ў наступных напрамках: 1) правядзенне распубліканскіх і аб-

ласных семінараў і семінараў-практикумаў з мэтай тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі педагогаў, якія вялі псіхолага-педагагічнае на-вучанне бацькоў; 2) падрыхтоўка непасрэдна ў школах, прафэхучылішчах, дзіцячых дашкольных установах катэгорый найбольш волытных педагогаў і выхавацеляў, якія спецыялізіваліся па проблемах сямейнага выхавання; 3) стварэнне праграмы заняткаў з бацькамі ва ўніверсітэтах педагогічных ведаў і лекторыях; 4) падрыхтоўка камплекта навукова-метадычнай і навукова-папулярнай літаратуры для педагогаў і бацькоў (даламожнікаў да праграмы, кніг і брашур, якія абагульняюць волыт беларускіх сямей у выхаванні дзяцей; метадычных рекамендацый у даламогу педагогам і бацькам па проблемах выхавання дзяцей у сям'і; матэрыялаў распубліканскіх навукова-практичных канферэнций і семінараў-практикумаў, у якіх абагульняюць становучыя волыт сям'і, сям'і і школы ў выхаванні дзяцей; матэрыялаў па актуаль-ных проблемах сямейнага выхавання, якія публіковалі ў распублікан-кім друку вучоныя-педагогі, псіхолагі, настайнікі, выхавацёлі, бацькі); 5) укараненне актыўных форм правядзення заняткаў з бацькамі [4-8, 17-21, 21-31, 61-64].

Волытна-педагагічная і арганізацыйная работа дала становучыя вынікі, асноўнымі з якіх сталі:

- падрыхтоўка тых катэгорый педагогаў і выхавацеляў, якія сталі спецыялізацца па проблемах сям'і і сямейнага выхавання;

- паглыбленне псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкі бацькоў і мацярок ва ўніверсітэтах педагогічных ведаў, лекторыях, праз распубліканскія, абласныя і раённыя цыклы па сямейнаму выхаванню, кан-сультатыўныя пункты і службы;

- стварэнне ў агульнаадукатыўных школах кабінетаў сямейнага выхавання і кансультатыўных пунктаў, якія сталі арганізацыйна-метадычнымі цэнтрамі для індывідуальных кансультаций бацькоў і іх псіхолага-педагагічнай асветы і навучання;

- правядзенне на старонках "Наставніцкай газеты" штотэмесчных апераджальных кансультаций для педагогаў, якія праводзілі псіхола-га-педагагічнае навучанне бацькоў;

- падрыхтоўка камплекта навукова-метадычнай літаратуры па проблемах сям'і і сямейнага выхавання;

— укараненне ў практику работы школ і іншых установ сістэмы адукаціі актыўных форм навучання бацькоў (гл. рис. 2.2). Як можна заўважыць, калі у 1975-1980 гг. скарыстоўваліся нешматлікія пастаянныя формы навучання (бацькоўскія сходы, гутаркі, лекцыі і даклады, агульныя бацькоўскія канферэнцыі), то у 1981-1991 гг. былі шырока ўкаранены актыўныя формы навучання бацькоў;

— павелічэнне колькасці бацькоў, якія самі сталі ўключачца ў працэс психолага-педагагічнай асветы і навучання бацькоў, асабліва маладых, удзельнічаць у педагогічных чытаннях, канферэнцыях, педагогічных саветах, у выступленнях па радыё, тэлебачанні, у прэсе з дакладамі і паведамленнямі аб станоўчым вопыце сямейнага выхавання (калі ў 1975-1980 гг. лічаная колькасць бацькоў удзельнічала ў павышэнні педагогічнай культуры іншых бацькоў, то ўжо ў 1984-1989 гг. па волытве-эксперыментальных школах (СШ № 14, 21 Брэста, Ровенска-Слабадская СШ Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці, Шашкоўская СШ Стайнбецкага раёна Мінскай вобласці) і іншых школах рэспублікі ў IV-VIII-х класах кожная пятая маці ці бацька выступалі з дакладамі, паведамленнямі, абменьваліся станоўчым волытвам выхавання дзяцей у сям'і, удзельнічалі ў падрыхтоўцы бацькоўскіх сходаў, канферэнцый, вечароў пытанняў і адказаў, круглых сталоў.

На аснове вывучэння і аналізу мы выдзяляем паказчыкі педагогічнай культуры бацькоў, асноўнымі з якіх з'яўляюцца наступныя шэсць: 1) ступень усведамлення (разумення) задач сямейнага выхавання з улікам патрабаванняў часу, станоўчых і адмоўных фактараў уздзеяння на сям'ю; 2) умінне прымяняць у комплексе разнастайныя формы, сродкі і метады, якія неабходны для дзейснай рэалізацыі задач сямейнага выхавання з улікам узроставых і індывідуальных асаблівасцей дзяцей; 3) наяўнасць пастаянных контактаў і способаў узаемадзеяння бацькоў з выхавацелямі, педагогамі, спецыялістамі і прадстаўнікамі ўстановы і службаў мікрасоцыому; 4) пастаянны ўдзел у педагогічным навучанні, самаадукацыі і самавыхаванні; 5) здолынасць на аснове психолага-педагагічных ведаў і практикі выхавання ствараць у сям'і спрыяльнія ўмовы для паўназённага развіцця дзяцей, гуманізацыі іх жыццядзейнасці; 6) перыядычны ўдзел у асвεце і навучанні іншых бацькоў на аснове свайго станоўчага волыту выхавання дзяцей [1, 153-155].

### 1975-1980 гг. Пастаянныя

**БС** — бацькоўскія сходы  
**Г** — гутаркі  
**ЛД** — лекцыі і даклады  
**АБК** — агульныя бацькоўскія канферэнцыі

### Эпізадычныя

**ГК** — групавыя кансультацыі  
**ІК** — індывідуальныя кансультацыі  
**ВПА** — вечары пытанняў і адказаў  
**СКС** — сустэречы за круглым столом  
**АДА** — абмеркаванне дыскусійных артыкулаў па праблемах сямейнага выхавання з перыядычнага друку

**ПРІПТ** — праслушванне радыё-передач і прагляд тэлевізійных передач па праблемах выхавання дзяцей

**АНППЛ** — агляд навінак психолага-педагагічнай літаратуры

**ВЧ** — вусны часопісы

### 1981-1991 гг. Пастаянныя

Пабач з **БС**, **Г**, **ЛД**, **АБК**:  
**ІКС** — індывідуальная кансультацыя спецыялістай па праблемах сям'і і сямейнага выхавання

**ГКС** — групавыя кансультацыі спецыялістай

**ППТ** — психолага-педагагічны трэнінг з бацькамі, якія адчуваюць цяжкасці ў адносінах і зносінах з дзяцемі

**АПСС** — аналіз праблемных сімейных ситуацый

**МК** — мэтавыя канферэнцыі бацькоў, мацяроў, дзядуляў, бабулі

**ВПА** — вечары пытанняў і адказаў

**АДА** — абмеркаванне дыскусійных артыкулаў

**ПРІПТ** — праслушванне радыё-передач і прагляд тэлевізійных передач

**АНППА** — агляды навінак айльманскай і замежнай психолагічнай і педагогічнай літаратуры

### Эпізадычныя

**ДГ** — дзелавыя гульні

**СГ** — сходы-гульні

**ВЧ** — вусны часопісы

**СЗ** — семінарскія заняткі

**ДД** — дыслуты і дыскусіі

**ПК** — прэс-канферэнцыі

**СКС** — сустэречы за круглым столом

**СНС** — святыя нараджэння сямей

**СС** — семінары-святы

Рис. 2.2. Укараненне актыўных форм психолага-педагагічнага навучання бацькоў

Як сведчыць даследаванне, на аснове відазмінення , развіцця і ўзбагачэння традыцыйных шляхоў і форм у псіхолага-педагагічнай асвете і навучанні бацькоў у 90-х гадах сталі акрэслівацца новыя становучыя тэндэнцыі і падыходы, сярод якіх намі выделяюцца: 1) пераход ад масавай асветы бацькоў і ўсяго насельніцтва, у змесце якой вялізны аб'ём займалі грамадска-палітычныя, ідэалагічныя веды і інфармацыя, да мэтанакіраванага навучання бацькоў на аснове навуковых ведаў аб дзіцяці і яго выхаванні, што назапашаны айчыннай і сусветнай псіхалогіяй, педагогікай, генетыкай, псіхафізіялогіяй, сацыялогіяй і інш.; 2) паступовае ўкараненне дыферэнцыраванага навучання бацькоў, аказанне практичнай дапамогі сіламі кваліфікованых груп і аб'яднанні спецыялістаў (псіхолагаў, псіхіятраў, сяксологаў, урачоў, практичных псіхолагаў і сацыяльных педагогаў, што арыентаваны на сямейнае выхаванне і работу з сям'ёй) канкрэтным катэгорыям бацькоў; 3) індывідуалізацыя навучання бацькоў і мацирок у залежнасці ад індывідуальных поіхалагічных асаблівасцей дзяцей, стану іх псіхофізічнага здароўя (дзеці з адхіленнямі ў псіхічным і фізічным развіцці, дзеці-перасяленцы з забруджаных радыёнуклідамі тэрыторый, дзеці, якія часта і працягло хварэюць, дзеці-інваліды і інш.); 4) павольнае, але прыметнае пераадольванне старэзатулу, што выхаванне дзяцей з'яўляецца выключна жаночай справай як у сям'і, так і ва ўмовах функцыянавання ўстаноў адукацыі; 5) развіццё, узбагачэнне і ўкараненне ў працэс навучання розных катэгорый бацькоў актыўных і дзойсных форм і сродкаў псіхолага-педагагічнага навучання; 6) актыўнае ўключэнне бацькоў у працэс самаадукацыі па проблемах сямейнага выхавання; 7) падрыхтоўка кантынгенту спецыялістаў па псіхалогіі сямейных адносін на факультэце прыкладной псіхалогіі Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М.Танка; 8) правядзенне тэарэтычных і прыкладных даследаванняў па проблемах сям'і і сямейнага выхавання.

## ВЫВАДЫ

У выніку праведзенага навуковага даследавання сформуляваны наступныя асноўныя выводы:

1. Сямейнае выхаванне з'яўляецца неад'емнай часткай нацыянальнай сістэмы адукацыі і выхавання. З яго дапамогай у сям'і як вечным агульначалавечым мікраасяроддзі жыццяздейнасці некалькіх пакаленняў людзей пачынаецца працэс сацыялізацыі асобы, ажыццяўляецца перадача дзецям назапашанага чалавецтвам, радаслоўнай і бацькамі вольту, закладваюцца асновы грамадзянскіх, працоўных і маральных прынцыпаў і норм паводзін, праходзіць падрыхтоўка дзяцей да самастойнага сямейнага жыцця.

Сямейнае выхаванне ў широкім сэнсе слова — гэта асаблівая выхадная форма сацыялізацыі і выхавання дзяцей, якая арганічна спалучае аб'ектыўны ўллыў нацыянальнай культуры, традыцый, звычаяў, нораваў народа, сямейна-бытавых умоў і працэс узаемадзеяння бацькоў з дзецімі з мэтай іх паўназннага развіцця; у вузкім — выхаваўчая, дзеянісць бацькоў — разумеецца як узаемадзеянне бацькоў з дзецімі, якое заснавана на роднаснай, інтymна-эмасціянальнай блізкасці, любvi, клопаце, павезе і абароненасці дзяціці і якое садзейнічае стварэнню спрыяльных умоў для задавальнення патрэбнасцей у развіцці і самаразвіцці нацыянальна свядомай, духоўнай, маральна і інтэлектуальна падрыхтаванай асобы.

2. Сямейнае выхаванне — своеасаблівы і спецыфічны працэс. Яго спецыфіка заключаецца ў наступных асноўных харктарыстыках: 1) садзейнічанне ажыццяўленню непарыўнай сувязі пакаленняў, іх мінулага, сучаснага і будучага, маральна-духоўнаму адзінству членуў сям'і як людзей і як прадстаўнікі грамадства; 2) здольнасць непрыметна пры дапамозе ўнікальнага механізму функцыянавання роднасных сувязей і інтынкту фарміраваць у дзяцей чалавечыя пачуцці да сваіх бацькоў, дзядулі, бабулі, членуў сям'і і праз іх да іншых людзей, свайго народа, усяго чалавецтва; 3) прысутнасць натуральнага цяпла і сардечнасці ў сямейных адносінах і зносінах; 4) непераўзыдзвенасць па свайму эмасціянальному харктару; 5) бесперапыннасць, працягласць і разнастайнасць выхаваўчых уздзеянняў на дзяцей з боку лю-

дзей рознага полу і ўзросту; прафесійных інтересаў, жыццёвага вопыту і чалавечых каштоўнасцей; 6) выкананне ролі першаснага звяза ў працэсе выхавання; 7) магчымасць глыбокага і сістэматычнага вывучання і ўліку індывідуальнасці дзіцяці; 8) адкрытасць і неформальнасць працэсу выхавання ў сям'і, які заснаваны на станоўчых традыцыях радаслоўнай, сямейных традыцыях, звычаях, абрадах, прывычках, норавах, укладзе жыцця; 9) наяўнасць пэўнай стыхійнасці і суб'ектыўнасці адносін бацькоў, дарослых і дзяцей; 10) магчымасць негатыўнага ўздзейння пэўнай катэгорыі сямей на выхаванне асобы дзіцяці.

Суб'ектам сям'і і сямейнага выхавання з'яўляецца асока дзіцяці (кожная чалавечая істота з моманту яе нараджэння да дасягнення 18-гадовага ўзросту). У сістэме сямейных адносін дзіця не толькі адчувае ўздзейнне на яго бацькоў і старэйшых членоў сям'і, а, у сваю чаргу, таксама актыўна ўпłyвае на бацькоў, членоў сям'і, вобраз яе жыцця-дзейнасці і стыль сямейнага выхавання. Пры гуманістычным стылі сямейнага выхавання як працэсе міжасобнага ўзаемадзязяня бацькоў і дзяцей (суб'ект-суб'ектнае ўзаемадзязяне) ствараюцца неабходныя ўмовы для самастойнага паўназённага развіцця дзіцяці як суб'екта сямейнай жыццядзейнасці, асобы, індывідуальнасці. Пры негуманістичных адносінах пэўнай катэгорыі бацькоў да дзяцей і дзіцячай жыццядзейнасці (парушэнне правеў дзіцяці, жорсткае абыходжанне, пакіданне дзяцей, г. зн. пазбаўленне іх сям'і) дзяржаўныя органы і грамадскія арганізацыі на аснове Закона Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзіцяці" дапамагаюць дзіцяці рэалізаваць свае права на сям'ю, свабоду, сацыяльную абароненасць, паўназённае развіццё.

3. На працэс сямейнага выхавання і асобу дзіцяці ўпłyваюць разнастайныя зневнешнія і ўнутраныя фактары. Сярод зневнешніх выдзяляюцца: а) палітычныя, сацыяльна-еканамічныя і экалагічныя ўмовы; б) тэхнізацыя і матэрыяльнае спажывальніцтва; в) змяншэнне колькасці шлюбаў і павелічэнне разводаў; г) знежэнне нараджальнасці дзяцей і павелічэнне смяротнасці дарослага і дзіцячага насельніцтва; д) дзейнасць устаноў адукацыі, дзяржаўных і грамадскіх устаноў і службаў, што скіраваны на сям'ю і сямейнае выхаванне. Да ўнутраных адносін: матэрыяльна-бытавыя ўмовы сям'і; структура сям'і і яе колькасны састаў; прысутнасць у сям'і абаих бацькоў; адносіны бацькоў да дзяцей; выкананне бацькамі функцый мацярынства і бацькоўства;

духоўнае і маральнае адзінства сям'і; працоўныя характеристики сям'і; аўтарытэт бацькоў; вобраз жыццядзейнасці сям'і, яе ўклад; вартасныя арыентыцы, веравызнанне, традыцыі, звычай і абраады; культура зношэння бацькоў з дзяцьмі; узровень педагогічнай культуры бацькоў і інш.

4. Асноўнымі задачамі сямейнага выхавання на сучасным этапе развіцця Беларусі як сувярэннай дзяржавы з'яўляюцца выхаванне дзіцяці свядомым грамадзянінам-патрыётам сваёй Айчыны, сумленным працаўніком, добрым сем'янінам. Для іх вырашэння скарыстоўваюцца разнастайныя шляхі, сродкі і формы выхавання, якія скіраваны на засваенне дзяцьмі пэўных ведаў і авалоданне практичнымі ўменнямі і навыкамі; методы выхавання як сукупнасць спосабаў выхаваўчых узаемадзязяня бацькоў з дзяцьмі, што дапамагаюць апошнім развіваць свою свядомасць, пачуцці і волю, стымуляваць (заахвочваць) фарміраванне волыту паводзін, арганізацую самастойнай жыццядзейнасці.

5. Адным з эфектыўных сродкаў маральна-эмацыйнальнага выхавання ва ўмовах сям'і з'яўляюцца зношэні бацькоў з дзяцьмі як спецыфічны спосаб іх узаемадзязяня, з дапамогай якога ажыццяўляюцца абмен інфармацый маральна-этычнага характару, развіццё свядомасці, фарміраванне маральных пачуццяў і перакананняў, рэгуляцыя і карэктроўка учынкаў і паводзін дзяцей. Зношэні бацькоў з дзяцьмі (падлеткамі) выконваюць рад асноўных узаемавязанных паміж сабой функцый: інфармацыйна-пазнаваўчую, эмацыйнальную, рэгулятыўную і карэктровачную. Эфектыўнасці зношэні бацькоў з подлеткамі ў працэсе іх маральна-эмацыйнальнага выхавання садзейнічае выкананне важнейшых псіхолага-педагагічных умоў: праяўленне добразычлівасці і добрасардэчнасці да ўсіх дзяцей у сям'і; улік іх полаўзроставых і індывідуальных асаблівасцей; пашырэнне і паглыбленне па меры ўзрасу падлеткаў зместу зношэні па маральна-этычных пытаннях; уплыў як на інтэлектуальную, так і на эмацыйнальную сферу падлетка; узгадненне ў працэсе зношэні ўздейння на падлетка бацькоў, іншых членоў сям'і, родзічаў, педагогаў; паўсядзённы клопат аб захаванні маральнага аўтарытэту, прэстыжу і прыкладу бацькоў. На дзейнасць зношэні з подлеткамі ўпłyвае культура зношэні, у якую ўваходзіць уменне бацькоў уступаць у зношэні (авалоданне методыкай зношэні). Найбольш тыповымі правіламі, выкананне якіх становіча ўпłyвае на дзейнасць бацькоўскіх зношэні, з'яўляюцца: пастаяннае падкрэсліванне павагі да

Індывідуальнасці сына ці дачкі, іх імкненне да самасцвярдження ў сямейным мікракалектыве; праяўленне асабістай прыхільнасці, інтэрэсу і павагі да ўсіх дзяцей у сям'і (родных і прыёмных); пастаянная гатоўнасць і ўмение слухаць дзяцей, даваць ім магчымасць гаварыць (выгаворвацца), дзяліцца, спрачацца, выказвацца, адстойваць свае думкі, погляды, перакананні; адабрэнне станоўчых якасцей сына ці дачкі (нават з ускладненымі паводзінамі) перад тым, як паказаць іх памылкі ці пралікі ў паводзінах і дзеяннях; ужыванне ненадакучлівых (неназойлівых) парад, заўваг, гутарак, дыялогу; тактычны і непрыкметны паказ бацькамі сваіх лепшых станоўчых якасцей без падкрэслівання перавагі над дзецьмі; пазбяганне крыклівасці і павышанага тону; валоданне сродкамі і прыёмамі вербалных і невербалных зносін; стварэнне для дзяцей сямейнай атмасфери любві, добразычлівасці, абароненасці, клопату, радасці і перспектывы.

6. Працэс сямейнага выхавання ўскладняецца, калі ў сям'і разам з роднымі дзецьмі выхоўваюцца прыёмныя, якія пэўны (больш ці менш працяглы) час знаходзяцца ва ўмовах мацярынскай дэпрывациі, што адмоўна адбіваецца на іх маральна-эмацыянальным выхаванні. Дзейнасць бацькоў-выхавацеляў у работе з прыёмнымі дзецьмі накіроўваецца на: а) устанаўленне з імі добразычлівых адносін (праз папярэднєе контактаўанне ў перыяд іх наведвання ў дзіцячых дамах і школах-інтэрнатах; вывучэнне і ўлік абставін і ўмоў жыцця ў ранейшай сям'і і дзіцячай установе; наладжванне шчырых і сардэчных зносін з дзецьмі пры запрашэнні іх у сям'ю ў перыяд канікул, у выхадныя і святочны дні; правядзенне разам з імі сумесных сямейных працоўных спраў, гульняў, святаў; праяўленне натуральнай мацярынскай і бацькоўскай любві, ласкі, клопату, дапамогі); б) пашырэнне сферы зносін прыёмных дзецей у новай сям'і з маці, бацькам, дзядулем, бабуляй, іншымі членамі сям'і, са сваімі роднымі братамі і сёстрамі, з усімі дзецьмі; у дзіцячым садзе і школе — з нянькамі, выхавацелямі, педагогамі, вучнямі; у гуртках, студыях, секцыях, клубах, дзіцячых арганізацыях — з раваснікамі, педагогамі, выхавацелямі, трэнерамі; в) правядзенне работы па маральна-палаўной асвеце, адукацыі і карэктроўцы паводзін дзецей, якія набылі вонкі сексуальных скрыўленнен; г) выхаванне беражлівых адносін да речай і хатній мабмасці.

7. Эфектыўнаму ажыццяўленню сямейнага выхавання садзейнічае інтэграцыя намаганняў бацькоў, выхавацеляў дзіцячых садоў; педагогічнай школы і іншых навучальных установ, работнікаў грамадска-дзяржаўных установ і службаў мікрасоцыому. У канцы 80-х-пач. 90-х гадоў у Рэспубліцы Беларусь зарадзіліся (акрэсліліся) наступныя асноўныя тэндэнцыі: 1) у інтэграцыі намаганняў дашкольных дзіцячых установ і сям'і: стварэнне розных відаў і тыпу дашкольных установ, якія адпавядаюць запатрабаванням і інтэрэсам дзецей і бацькоў; распрацоўка выхавацелямі сумесна з бацькамі сродкаў, метадаў і форм псіхофізічнага, маральнага і духоўнага развіцця асобы дзяцяші; наладжванне разнастайных сувязей, якія даюць магчымасць уключыць бацькоў у выхаваўчую-адукатыўны працэс дзіцячых установ; змяненне аўтарытарнай пазіцыі выхавацеля на пазіцыю выхавацеля-даследчыка, кансультанта, дарадчыка бацькоў; паглыбленне і правядзенне групавой і індывідуальнай работы з дзецьмі, у якую ўключыцца бацькі; 2) у інтэграцыі намаганняў школы і сям'і; скарыстанне інтэграваных аб'яднанняў тыпу "дзіцячы сад — школа", "дзіцячы дом — школа — дзіцячы сад", сацыяльна-педагагічны комплекс, культурна-выхаваўчы цэнтр, навучальная-выхаваўчы комплекс мікрарайона; узаемадзеянне педагогічнай і бацькоў на аснове конкретных праграм сумеснай дзейнасці з улікам спецыфікі рэгіёна, школы, кантынгенту дзецяші; псіхолага-педагагічнае вывучэнне і кансультаванне бацькоў па проблемах выхавання дзецей; 3) у інтэграцыі намаганняў установ і службаў мікрасоцыому і сям'і: стварэнне дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, фондаў, цэнтраў і службай; функцыянуванне службаў, якія ствараюцца органамі адукацыі, сацыяльнага забеспячэння, аховы здароўя, працоўнай, установамі культуры і спорту (сацыяльна-прававая, сацыяльна-педагагічная, медыка-псіхолага-педагагічная і іншыя службы); узімкенне інстытута сацыяльных педагогаў і разгортванне дзейнасці сацыяльных работнікаў і педагогаў, якія арыентаваны на работу з сям'ямі.

8. Дзейнасць сямейнага выхавання залежыць ад узроўню педагогічнай культуры бацькоў, пад якой разумеецца педагогічнае падрыхтаванне іх як выхавацеляў, што дзе ўзялічыць станоўчыя вынікі ў сямейным і грамадскім выхаванні дзецей. У розных перыяды XIX стагоддзя існавала мноства падыходаў да ўзняцця педагогічнай культуры бацькоў. Важнейшыя з іх: 1) прывычныя паводзіны бацькоў і дзецей

магчыма змяніць з дапамогай методыкі перавучвання; 2) навучанне бацькоў умениям перадачы сваіх пачуццяў дзэцям (пачуццёвая камунікацыя); 3) авалоданне бацькамі элементамі трансакцыянальнага аналізу пры вывучэнні сваіх паводзін ці ўзаемаадносін у сям'і; 4) сістэма групавых кансультаций, што дапамагаюць бацькам выпрацоўваць уменині пераарыентуюць свае ўстаноўкі ў залежнасці ад патрэбнасцей дзіцяці; 5) правядзенне аперадкальной падрыхтоўкі бацькоў і мацяроў; 6) удасканаленне ці перабудова сямейнага жыцця, сямейных адносін, гуманізацыя жыццядзейнасці бацькоў і дзяцей на аснове базінных для функцыянування сям'і психалагічных састаўляючых: самаацэнкі, спосабаў камунікацыі, змяненніў сямейнай сістэмы, уключэнне ў сацыяльныя сувязі.

У даследаванні мы зыходзім з того асноўнага палажэння, што педагогічная культура і звязанае з ёю выхаванне (выхаванасць) бацькоў у канчатковым выніку дапамагаюць ім у: а) пераадольванні няўпэўненасці ў сваіх магчымасцях выхавацеляў; б) нармалізацыі свайго асабістага жыцця; в) удасканальванні выхавання сваіх дзяцей праз гуманізацыю іх жыццядзейнасці; г) папярэджванні адмоўных з'яў непасредна ў сям'і, а значыць, у мікрасоцыуме і ў грамадстве ў цэлым.

Галоўнымі шляхамі і сродкамі павышэння педагогічнай культуры бацькоў з'яўляюцца: 1) ажыццяўленне дыферэнцыраванага навучання і аказанне індывідуальнай практичнай дапамогі бацькам сіламі кваліфікаваных спецыялістаў (псіхолагаў, педагогаў, сяксологаў, урачоў, сацыяльных педагогаў, юрыстаў і інш.); 2) скарыстанне ў мэтах педагогічнай падрыхтаванасці бацькоў актыўных форм іх псіхолаг-педагічнага навучання (індывідуальных і групавых кансультатый спецыялістаў, псіхолага-педагагічных трэнінгаў, аналізу праблемных сямейных ситуаций, дзелавых гульняў, семінарскіх і практичных занятках, дыслпутаў і дыскусій, прэс-канферэнций, вечароў пытанняў і адказаў, абмеркаванняў дыскусійных артыкулаў, радыё- і тэлевізійных праграмах выхавання дзяцей, аглядаў навінак айчыннай і замежнай псіхолага-педагагічнай літаратуры, святаў нараджэння сямей, семінараў-святаў для бацькоў-выхавацеляў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу і інш.); 3) падрыхтоўка камплекта навукова-метадычнай і навукова-папулярнай літаратуры па сямейнаму выхаванню для розных катэгорый бацькоў.

Асноўныя палажэнні дысертациі раскрыты ў наступных публікацыях аўтара:

#### I. Манаграфіі, кнігі, дапаможнікі

1. Педагогіка сямейнага выхавання (тэарэтыка-метадалагічны аспект). — Мн.: НІА, 1995. — 195 с.
2. Арганізтар язакласнай і пазашкольнай выхаваўчай работы. — Мн.: Нар. асвета, 1972. — 80 с.
3. Воспитание патриотических чувств. — Мн.: Нар. асвета, 1977. — 62 с.
4. Умеем ли мы общаться с детьми? — Мн.: Нар. асвета, 1983. — 112 с.
5. Педагогика для всех. — Мн.: Нар. асвета, 1984. — 191 с.
6. Настольная книга родителей: Хрестоматия по семейному воспитанию. — Мн.: Нар. асвета, 1987. — 175 с. (в соавт.).
7. Умеем ли мы общаться с детьми? — 2-е изд., доп. и перераб. — Мн.: Нар. асвета, 1987. — 144 с.
8. Патриотическое воспитание в семье. — Мн.: Нар. асвета, 1988. — 144 с.
9. Педагогика для всех. — 2-е изд., доп. — Мн.: Нар. асвета, 1992. — 190 с. (в соавт.).
10. Такая необычная семья: В 2-х кн. — Мн.: НІО, 1994. — 195 с. (в соавт.).

#### II. Афіцыйныя документы

11. Закон Рэспублікі Беларусь "Аб адукцыі ў Рэспубліцы Беларусь" — Мн.: Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь, 1991. — 18 с. (у саўт.).
12. Закон Рэспублікі Беларусь "Аб правах дзіцяці" — Мн.: Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь, 1993. — 15 с. (у саўт.).
13. Первичный периодический доклад Республики Беларусь об осуществлении положений Конвенции ООН "О правах ребенка". — Мн.: Верховный Совет Республики Беларусь, 1993. — 48 с. (в соавт.).

### III. Метадычныя рекамендацыі, праграмы, палажэнні

14. Некоторые вопросы нравственного воспитания детей в условиях научно-технической революции. — Брест: Педобщество, 1976. — 15 с.
15. Воспитание у детей в семье чувств патриотов и тружеников средствами художественной литературы. — Брест: Педобщество, 1977. — 18 с.
16. Общение и его влияние на нравственное развитие подростка. — Брест: Знание, 1980. — 15 с.
17. Культура общения родителей с детьми. — Мин.: Знание, 1982. — 18 с.
18. Примерная программа занятий в народных университетах педагогических знаний для родителей. — Мин.: МП БССР, 1982. — 83 с. (в соавт.).
19. Примерная программа занятий в народных университетах педагогических знаний для родителей. — 2-е изд. — Мин.: МП БССР, 1984. — 86 с. (в соавт.).
20. Примерная программа занятий в народных университетах педагогических знаний для родителей. — Изд. 3-е. — Мин.: МП БССР, 1986. — 108 с. (в соавт.).
21. Воспитание детей — всемирное дело: Метод. рекомендации для системы просвещения родителей. — Мин.: Педобщество, 1988. — 18 с.
22. Палажэнне аб Асацыяцый прыёмных сямей Беларускага дзіцячага фонду //Адукацыя і выхаванне. — 1992. — № 6. — С. 20-21 (у сафут.).
23. Прыкладнае палажэнне аб дзіцячым доме сямейнага тыпу. — Мин.: Мінадукацыі Рэспублік Беларусь, 1993. — 12 с. (у сафут.).

### IV. Раздзелы ў педагогічнай энцыклапедыі, антологіі педагогічнай думкі, кнігах

24. Ян Чечёт //Антология педагогической мысли Белорусской ССР /Сост. Э.К.Дорошевич и др. — М.: Педагогика, 1986. — С. 181-183.
25. Михаил Васильевич Родевич //Антология педагогической мысли Белорусской ССР /Сост. Э.К.Дорошевич и др. — М.: Педагогика, 1986. — С. 211-216.
26. Иван Данилович Горбачевский //Антология педагогической мысли Белорусской ССР /Сост. Э.К.Дорошевич и др. — М.: Педагогика, 1986. — С. 209-211.

27. Воспитание первых чувств патриотизма и интернационализма у детей старшего дошкольного возраста //Наука и искусство семейного воспитания /Под общ. науч. ред. С.Н.Буровой, В.В.Чечета. — Мин.: Педобщество, 1989. — Ч. I. — С. 19-24.
28. Воспитание чувств патриотизма и интернационализма у детей младшего школьного возраста //Наука и искусство семейного воспитания /Под общ. науч. ред. С.Н.Буровой, В.В.Чечета. — Мин.: Педобщество, 1989. — Ч. II. — С. 45-50.
29. Подготовка старшеклассников к службе в армии //Наука и искусство семейного воспитания /Под общ. науч. ред. С.Н.Буровой, В.В.Чечета. — Мин.: Педобщество, 1989. — Ч. IV. — С. 80-87.
30. Все начинается в семье //Военно-патриотическое воспитание: История в современность: В 3 кн. /Под общ. ред. К.А.Кулинковича. — Гомель: Педобщество, 1991. — Кн. 1. — С. 75-91.
31. Белоруссия, Республика Беларусь: Система образования и воспитания //Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл. ред. В.В.Давыдов. — М.: БРЭ, 1993. — Т. 1. — С. 78-80.
32. Умеем ли мы любить детей и общаться с ними? //Такая необычная семья /Под общ. ред. Л.И.Смагиной, В.В.Чечета. — Мин.: НИО, 1994. — Ч. I. — С. 19-33.

### V. Артыкулы ў навуковых зборніках і часопісах

33. Патриотом быть обязан //Политинформатор и агитатор. — 1975, № 8. — С. 18-21.
34. Особенности нравственного воспитания детей в условиях НТР //Педагогика: Респ. межвед. науч. сб. Мин.: Нар. асвета, 1980. — Вып. 15. — С. 43-48.
35. Общение как фактор нравственного развития учащихся //Народная асвета. — 1981, № 3. — С. 16-20.
36. Использование боевых и трудовых традиций семьи в идеино-политическом и нравственном воспитании детей //Нравственное воспитание школьников в процессе внеклассной работы: Тематич. сб. науч. трудов. — Мин.: НИИП МП БССР, 1982. — С. 84-88.
37. Общение родителей и педагогов с подростками как средство нравственного развития личности школьника //Актуальные проблемы

- формирования личности в теории и практике воспитания. — Рига: МП Латвии, 1982. — С. 21-24.
- 38: О качественном улучшении нравственного воспитания детей в семье //Теория и практика идеально-нравственного воспитания учащихся. — Мин.: МГПИ, 1983. — С. 233-235.
- 39. Общение с детьми //Воспитание школьников. — 1984, N 4. — С. 53-59.
- 40. Шляхі ўдасканалення выхавання дзяцей у сям'і //Народная асвета. — 1986, N 4. — С. 20-23.
- 41. Школа і сям'я — саюзнікі і аднадумцы ў фарміраванні патрыёту-інтэрнацыяналістаў //Народная асвета. — 1987, N 6. — С. 26-29.
- 42. Пути совершенствования патриотического воспитания детей в семье //Пути и средства совершенствования нравственного воспитания учащихся в школе и семье /Под ред. В.В.Чечета и др. — Мин.: НИИП МП БССР, 1987. — С. 71-83.
- 43. Использование идей Н.К.Крупской о воспитании патриотических и интернациональных чувств в современной белорусской семье //Н.К.Крупская и актуальные проблемы перестройки народного образования: Материалы расп. научн.-практич. конф. — Барановичи: МНО БССР, Педобщество БССР, 1989. — С. 284-286.
- 44. Дзіцячыя дамы сямейнага тыпу //Народная асвета. — 1991, N 5. — С. 3-7. (у сааўт.).
- 45. Расціць Чалавека //Адукацыя і выхаванне. — 1992, N 6. — С. 5-7.
- 46. Дом, дзе сэрцу стане цёпла: Педагагічнае даследаванне праблемы функцыяновання дзіцячых дамоў сямейнага тыпу //Адукацыя і выхаванне. — 1992, N 6. — С. 13-19. (у сааўт.).
- 47. Міласэрнасць у беларускіх сем'ях //Пралеска (дашкольнае выхаванне). — 1992, N 11. — С. 10-12. (у сааўт.).
- 48. Ці ўмееем мы любіць дзяцей? //Пралеска (дашкольнае выхаванне). — 1993, N 10. — С. 44-45.
- 49. Сям'я выратуе свет і чалавека //Адукацыя і выхаванне. — 1993, N 6. — С. 11-16.
- 50. Вучыцца бацькоўскім адносінам //Пралеска (дашкольнае выхаванне). — 1994, N 2. — С. 43-45.
- 51. Программа Міжнароднага года сям'і: Аб развіціі і выхаванні дзяцей і моладзі //Адукацыя і выхаванне. — 1994, N 4. — С. 66-67.

- 52. Аб реалізацыі правоу дзяцей у сям'і дашкольных установах //Пралеска (дашкольнае выхаванне). — 1994, N 6. — С. 3-5 (у сааўт.).
- 53. Сямейнае выхаванне: з гісторыі і сучаснасці //Народная асвета. — 1994, N 9. — С. 72-76.
- 54. Сямейнае выхаванне: з гісторыі і сучаснасці //Народная асвета. — 1994, N 10. — С. 76-80.
- 55. Защита прав ребенка: социально-педагогический аспект //Рекомендации науч.-практич. конф. — Мин., 1994. — С. 8-10.
- 56. Любоу ці патрабавальнасць? Пастаноўка праблемы //Адукацыя і выхаванне. — 1994, N 12. — С. 60-85.

#### IV. Тээзы дакладаў і выступленняў

- 57. В.А.Сухомлинский об общении как факторе морального развития воспитанника //В.А.Сухомлинский и современная школа: Тез. докл. науч.-практич. конф., Кировоград, 25-27 сент. 1978. — Кировоград: Минпрос УССР, 1978. — С. 31-32 (в сааўт.).
- 58. Общение как путь развития и формирования нравственного сознания подростка //Воспитание учащихся в процессе овладения основами наук: Тез. докл. конф., Алма-Ата, 15-18 мая 1979 г. — М.: АПН ССР, Ин-т общей и пед. психологии, 1979. — С. 136-138.
- 59. О причинах неудовлетворенности подростков в процессе общения с ними родителяй //Проблемы формирования личности в коллективной деятельности и общении: Тез. докл. респ. конф., Гродно, 22-24 сент. 1980 г. — Педобщество БССР, Гр.ГУ. — 1980. — Ч. II. — С. 66-67.
- 60. Совершенствование методов и средств патриотического воспитания детей в семье //Психолого-педагогические проблемы военно-патриотического воспитания молодежи: Тез. расп. науч.-практич. конф., Брест, 30-31 окт. 1984 г. — Брест: МП БССР, Педобщество БССР, 1984. — Ч. 1. — С. 108-110.
- 61. Внедрение активных форм занятий и методов обучения в университетах педагогических знаний — важный путь улучшения подготовки родителей к воспитанию детей //Психолого-педагогические проблемы семейного воспитания: Тез. докл. и выступл. расп. науч.-практич. конф., Могилев, 19-20 нояб. 1985 г. /Ред. кол. Е.И.Сермяж-

ко, С.Н.Бурова, В.В.Чечет и др. --Могилев: Педобщество БССР, НИИП МП БССР, МгПИ, 1985. — Ч. 4. — С. 484-486 (в соавт.).

62. О путях научно-методического обеспечения работы университетов педагогических знаний для родителей //Психолого-педагогические проблемы семейного воспитания: Тез. докл. и выступл. расп. науч.-практич. конф., Могилев, 19-20 нояб. 1985 г. (Ред. кол. Е.И.Сермяжко, С.Н.Бурова, В.В.Чечет и др. — Могилев: Педобщество БССР, НИИП МП БССР, МгПИ, 1985. — Ч. 4. — С. 508-511.

63. О путях улучшения научно-методического обеспечения педагогического всеобуча родителей //Проблемы педагогического всеобуча родителей в свете требований реформы общеобразовательной школы: Тез. докл. на Всесоюз. науч. конф., Ереван, 7-9 апр. 1986 г. — М.: МП СССР, 1986. — С. 6-9 (в соавт.).

64. Влияние пропаганды педагогических и психологических знаний на активизацию родителей в трудовом воспитании детей //Роль пропаганды знаний в совершенствовании трудовой и профессиональной подготовки учащихся: Материалы Всесоюз. науч.-практич. конф., Свердловск, 28-30 мая 1985 г. — М.: Знание, 1986. — С. 33-34.

65. Взгляды А.С.Макаренко на патриотическое воспитание в семье //А.С.Макаренко и современность: Тез. докл. на расп. конф., Минск, 29-30 марта 1988 г. — Мин.: Педобщество БССР, 1988. — С.237-239.

66. Современные тенденции в работе учреждений образования с семьей по воспитанию детей //Социально-педагогические и правовые аспекты защиты личности ребенка и детских организаций в свете Конвенции ООН о правах ребенка и Закона Республики Беларусь "О правах ребенка": Тез. докл. науч.-практич. конф., РПЛ "Зубренок", 19-21 апр. 1994 г.: В 2 ч. — Мин., 1994. — Ч. 1. — С. 30-32.

67. Специфика семейного воспитания и его задачи в новых социально-экономических условиях //Образование и национально-культурное возрождение: Тез. науч. докл. на междунар. конф., Минск, 25-26 окт. 1994 г.: В 2 ч. — Мин., 1994. — Ч. 1. — С. 101-102.

### **VIII. Матэрыялы (навуковыя зборнікі) пад рэдакцыяй аўтара**

68. Трудовое обучение и воспитание учащихся средних школ // Сб. науч. трудов /Под ред. О.Т.Мороз, В.В.Чечета. — Мин.: НИИП, МП БССР, 1981. — 101 с.

69. О повышении действенности педагогического просвещения родителей /Ред. В.В.Чечет, Е.С.Колесникова. — Мин.: МП БССР, 1982. — 37 с.

70. Работа педагога по нравственно-правовому воспитанию школьников //Сб. науч. трудов /Под ред. В.В.Чечета, Т.А.Шингрей, А.Е.Тараса. — Мин.: НИИП, МП БССР, 1985. — 82 с.

71. Психолого-педагогические проблемы семейного воспитания // Сб. тез. докл. и выступл.: Ч. I-IV /В составе редкол. В.В.Чечет, — Могилев, 1985. — 682 с.

72. Вопросы трудовой подготовки и профориентации учащихся // Сб. науч. трудов /Ред. кол. В.В.Чечет (отв. ред.) и др. — Мин.: НИИП МП БССР, 1986. — 91 с.

73. Пути и средства совершенствования нравственного воспитания учащихся в школе и семье //Сб. науч. трудов /Под ред. В.В.Чечета (отв. ред.), Г.К.Королевич, А.Е.Тараса. — Мин.: НИИП МП БССР, 1987. — 126 с.

74. Наука и искусство семейного воспитания: В 4 ч. /Под общ. науч. ред. С.Н.Буровой и В.В.Чечета. — Мин.: Педобщество БССР, 1989. — 360 с.

## РЕЗЮМЕ

Чэчат Віктар Уладзіміравіч "Педагагічныя асновы сямейнага выхавання (на матэрыяле сямей Рэспублікі Беларусь)"

**Ключавыя слова:** сям'я, сямейнае выхаванне, дзіця, бацькі, бацька, маці, зносіны, грамадзянін, патрыёт, працаўнік, сям'янін, педагогічная культура, народная педагогіка.

**Аб'ектам даследавання з'яўляецца** працэс выхавання асобы дзіцяці ва ўмовах сям'і. **Прадмет даследавання** — асаблівасці зместу, формай, метадаў і сродкаў сямейнага выхавання ў эмаянішчыхся ўмоўах узаемадзеяння сям'і і соцыуму на Беларусі.

**Мэта даследавання** — раскрыць магчымасці сям'і ў выхаванні дзяцей і аргументаваць задачы, змест, сродкі і формы сямейнага выхавання ў сучаснай сацыякультурнай сітуацыі ў грамадстве.

У працэсе даследавання прымняліся тэарэтычныя (аналіз, сінтэз, абстрагаванне, мадэляванне, канструяванне) і практычныя методы (наўзіранне, даверныя гутаркі, анкетаванне, інтерв'ю, стварэнне спецыяльных сітуацый, экспертынае апытванне, вывучэнне творчых работ дзяцей, педагогічны эксперымент).

У даследаванні выяўлены асноўныя фактары, якія ўздзеянічаюць на працэс сямейнага выхавання; вызначаны асаблівасці, задачы, сродкі, формы і методы выхавання дзяцей, у тым ліку прыёмных, абароны іх правоў як суб'екта сям'і; намечаны асноўныя тэндэнцыі ў сумеснай дзеяніасці сям'і, дзіцячага сада, школы, дзяржаўных і грамадскіх устаноў і службаў мікрасоцыуму ў выхаванні дзяцей; распрацаваны і правераны шляхі і формы павышэння педагогічнай культуры бацькоў.

Вынікі даследавання выкарыстаны пры падрыхтоўцы Законаў Рэспублікі Беларусь "Аб адукациі ў Рэспубліцы Беларусь" і "Аб правах дзіцяці", манаграфіі, навукова-методычных дапаможнікаў і методычных рэкамендацый для бацькоў і педагогаў, а таксама іншых афіцыйных дакументаў і навуковых прац.

## РЕЗЮМЕ

Чечет Виктор Владимирович "Педагогические основы семейного воспитания (на материале семей Республики Беларусь)".

**Ключевые слова:** семья, семейное воспитание, ребенок, родители, отец, мать, общение, гражданин, патриот, труженик, ссыяинин, педагогическая культура, народная педагогика.

**Объектом исследования** является процесс воспитания личности ребенка в условиях семьи. **Предмет исследования** — особенности содержания, форм, методов и средств семейного воспитания в изменившихся условиях взаимодействия семьи и социума на Беларуси.

**Цель исследования** — раскрыть возможности семьи в воспитании детей и обосновать задачи, содержание, средства и формы семейного воспитания в современной социокультурной ситуации в обществе.

В процессе исследования использованы теоретические (анализ, синтез, абстрагирование, моделирование, конструирование) и практические методы (наблюдение, доверительные беседы, анкетирование, интервью, создание специальных ситуаций, экспертизный опрос, изучение творческих работ детей, педагогический эксперимент).

В исследовании выявлены основные факторы, влияющие на процесс семейного воспитания; определены особенности, задачи, средства, формы и методы воспитания детей, в том числе приемных, пути их защищенности как членов семьи; намечены основные тенденции в совместной деятельности семьи, детского сада, школы, государственных и общественных учреждений и служб микросоциума в воспитании детей; разработаны и проверены пути и формы повышения педагогической культуры родителей.

Результаты исследования использованы при подготовке Законов Республики Беларусь "Об образовании в Республике Беларусь" и "О правах ребенка", монографии, научно-методических пособий и методических рекомендаций для родителей и педагогов, а также других официальных документов и научных работ.

**SUMMARY**

**Chechet Victor Vladimirovitch**

**Pedagogical foundations of family upbringing  
(on the materials of the Republic of Belarus)**

The key words: family, family upbringing, child, parents, father, mother, communication, citizen, patriot, pedagogical culture.

The object of the research work is family as special upbringing environment.

The subject-matter of this work is the process of upbringing of child's personality in family.

The aims of this work are the following:

- to indicate the possibilities of family in the process of upbringing;
- to base the tasks, contents, means and forms of family upbringing in modern conditions of social development.

Theoretical (analysis, synthesis, abstraction, model construction) and empirical methods have been used in the research work.

The main factors influencing the process of family upbringing have been indicated; the special tasks, forms, means and methods of children's upbringing have been defined; the main tendencies in co-operative activity of family, kindergartens, school, state and public organizations and services in upbringing of children have been uncovered; The ways and the forms of the increasing of pedagogical culture of parents have been worked out.

The results of this research work have been used in the preparation of the Law on Education of the Republic of Belarus and the Law on Rights of Child ; in monography, in methodical textbooks and recommendations and other official documents and scientific works.

*В. Зерег*

Подпісано ў друк 31.01.98. Фармат 60x84 1/16.

Умоўн. друк. арк. 4.0. Тыраж 100 экз.  
*ЗАК. 05.*

Нацыянальны Інстытут адукацыі  
Міністэрства адукацыі і науки Рэспублікі Беларусь,  
Ліцензія № 481  
220004, Мінск, вул. Карава, 16.

Надрукавана на ратапрынце НІА.  
Пры ўдзеле ВК ТАА "ПоліБіг". Ліцензія № 894.  
220004, Мінск, вул. Карава, 16.